

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 9 (5135)

СТУДЗЕНЬ

10

ЧАЦВЕР

1935 г.

год выдання X VII

АДБЫУСЯ XII ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМБ

Інфармацыйнае паведамленне

7—9 студзеня 1935 г. АДБЫУСЯ XII Пашыраны пленум Цэнтральнага Камітэта ЛКСМБ.

Пленум абмеркаваў наступныя пытанні:

- 1) Аб выкананні рашэння ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ і ЦК КП(б)Б аб рабоце ЛКСМ Беларусі.
- 2) Задачы разгортвання фізкультурнай работы, галоўным чынам ў вёсцы.
- 3) Аб падрыхтоўцы кадраў для работы на сельска-гаспадарчых машынах.

У РАБОЦЕ ПЛЕНУМА ПРЫНЯЛІ ўдзел сакратары ЦК КП(б)Б т. т. ГІКАЛО і ВАЛКОВІЧ, члены бюро ЦК КП(б)Б і ГРУПА КІРАўНІКОУ РЭСПУБЛІКАНСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ.

На заключным паседжанні пленума выступілі сакратар ЦК КП(б)Б т. Н. Ф. ГІКАЛО, прамова якога ўдзельнікамі пленума была выслухана з выключнай увагай.

Рашэнні па заслуханых пытаннях пленума прыняты аднагалосна. Пленум паслаў прывітанні ЦК ВЛКСМ—т. КОСАРЭВУ, ЦК КП(б)Б—т. ГІКАЛО і «Комсомольской правде».

У ЦК ВКП(б)

СПРАВА БУІНЕІШАГА КУЛЬТУРНА-ПАЛІТЫЧНАГА ЗНАЧЭННЯ

(Яшчэ раз аб літаратурным паходзе)

Надрукаваны ў сёнешнім нумары «Звязды» выказванні цэлага раду вядомых пісьменнікаў Савецкага Саюза яшчэ раз падкрэсліваюць буйнейшае культурна-палітычнае значэнне літаратурнага паходу, які разгарнуўся ў нас у БССР. Такого масавага паходу на аўладанні мастацкай літаратурай яшчэ ці адна рэспубліка не праводзіла. Вось чаму пісьменнікі СССР радысна вітаюць ініцыятыву такога паходу — рабочы і калгаснікаў БССР. Літаратурны паход, — гаворыць вядомы ўсяму свету пісьменнік тав. Серафімовіч, аўтар «Железанага патока», — «які паказальнік аграмаднага культурнага росту працоўных нашай вялікай радзімы».

Пісьменнікі Савецкага Саюза асоба падкрэсліваюць культурны рост нашай БССР. Вось што гаворыць талантавіты пісьменнік тав. Нікіфараў:

«Я прыпамінаю вершы, які належаць Некрасаву:

«Видишь, стоит, изможден
лихорадкой,
Высокорослый, больной»

белорусс:
Губы бескровные, веки
упавшие,

Язы на тощих руках...»

Якая аграмадная адлегласць ад некрасавскага беларуса да беларуса нашых дзён, абвешчанага ўсебеларускі паход за аўладанне літаратурай.

Песняры свету, глашатаі, музыкі і аратары! Прыйдзіце пракаваць паўстаўшую з цемры краіну, якая вядзе свет да найвялікшай з культур, да культуры сацыялізма. Прыйдзіце пракаваць беларуса, ён пабудуе сотні тысяч бібліятэк, узніме глухія вёскі, сёлы і гарады не на вайну, не, ён узніме іх на барацьбу з невуцтвам, са спадчынай мінулага.

Усміхніцеся губы, павеі, як крыпкі, і дужыя рукі, непакідайце волю і вялікую комуністычную партыю — вось што мае краіна, вось што мае беларус, абвешчаны паход за аўладанне

тычнага разняволення працоўнага чалавецтва, да пабудовы шчаслівага комуністычнага грамадства».

Такавы выказванні пісьменнікаў Савецкага Саюза. Яны абавязваюць нас — комуністаў, комсамольцаў, пісьменнікаў, настаўнікаў і ўсіх работнікаў культурнага фронту БССР — з большай энергіяй, размахам, дэлавітасцю весці літаратурны паход.

Літаратурны паход — адзін з аграмадных спадкаў узніцця палітычнага і культурнага ўзроўню мас. Чытаючы і абмяркоўваючы «Мать» Горькага, калгаснік, рабочы, асабліва малады, наглядна, вобразна ўяўляе сабе рэвалюцыйную барацьбу ў эпоху царызма, кіруючую ролю пролетарыята ў падрыхтоўцы і правядзенні рэвалюцыі, найвялікшую ролю нашай партыі ў барацьбе за Окцябр, за пабудову сацыялізма. Чытаючы і абмяркоўваючы «Железны поток» Серафімовіча і «Дрыгву» Якуба Коласа, калгаснік і рабочы, асабліва малады, наглядна і вобразна ўяўляе барацьбу класаў у нашай рэвалюцыі, барацьбу сялянскіх мас пад кіраўніцтвам работнага класа і яго партыі за свая савецкую ўладу, ўяўляе сабе канкрэтны сацыяльны тып класавых ворагаў таго перыяда. Чытаючы і абмяркоўваючы «Поднятую целину» Шолохава, рабочы і калгаснік наглядна вучыцца разназнаваць манейры класавога ворага ў перыяд суцэльнай калектывізацыі, робіць практычныя вывады для свайго калгаса, для свайго падпартыйнага вёска. «Поднятая целина» несумненна магутная ідэалагічная зброя ў справе сацыялістычнага перавыхавання вясковых мас.

Таму кожная партарганізацыя, кожная комсамольская арганізацыя, якая хоча на справе вёсці барацьбу за павышэнне культур-

ЗА РУБЯЖОМ

ЗМЕСТ ФРАНКА-ІТАЛЬЯНСКІХ ПАГАДНЕННЯЎ

РЫМ, 9 студзеня. (БЕЛТА). Анонсіравана афіцыйнае паведамленне аб змесце падпісаных Мусаліні і Лавалем пагадненняў.

«Глава ўрада Італіі і міністр замежных спраў Францыі, — гаворыцца ў паведамленні, — падпісалі ўчора італа-французскі дагавор, які рэгулюе інтарэсы абодвух краін у Афрыцы, а таксама некаторыя пратаковы адносна праблем, якія цікавяць абодва ўрады. Апрача таго, яны канстатавалі існуючую паміж абодвума краінамі згоду па пэўных пытаннях».

У частцы датычнай выпраўлення тэрыторыі Лівіі і Эрытэрыі (Афрыка), устанавляецца, што Італіі прыраваецца ў Лівіі тэрыторыі ў 114 тыс. квадратных кілометраў. Выпраўленне граніцы паміж Эрытэрыяй і французскім берагам Сомалі дае Італіі бераговую паласу, звернутую к праўму Баб-эль-Мандэб. Апрача таго, Францыя прызнае суверэнітэт Італіі над востравам Думеарат. У частцы датычнай Туніса, Італіі, прадастаўляецца рад імглот на пытаннях італьянскага прамадзяства, італьянскіх школ і права італьянцаў займацца вольнымі прафесіямі.

У частцы аб Аўстрыі і Цэнтральна-Дунайскай Еўропе абодва ўрады ваяўляюць аб сваёй згодзе рэкамэндаваць асабліва зацікаўленым дзяржавам заключыць пагадненні аб узаемным неўмяшанні ва ўнутраныя справы і ўзаемна абавязатца не ўбуджаць і не спрыяць яшчэ

небудзь дзеянням, якія мелі б на мэце замац пры дапамозе сілы на тэрытарыяльную цэласнасць і палітычны і сацыяльны рэжым адной з дагаварваючыхся краін. Пагадненне, аб якім ідзе гутарка, павінна быць заключана спачатку паміж Італіяй, Германіяй і Аўстрыяй і павінна быць адкрыта для далучэння Францыі, Польшчы і Румыніі.

Паміма таго італьянскі і французскі ўрады згаджаюцца, калі б незалежнасць і цэласнасць Аўстрыі падвергнуліся пагрозе, кансультавацца як паміж сабой, так і з Аўстрыяй адносна мер, якія неабходна было б прыняць. Гэта кансультацыя можа быць затым пацвердзена Італіяй і Францыяй і на другія дзяржавы з мэтай забеспячэння іх сапраўднасці.

У частцы датычнай узбраенняў, італьянскі і французскі ўрады прышлі к пагадненню ў прызнанні, што ніякая краіна не можа амяжыць аднабаковым актам свае абавязатцельствы ў галіне узбраенняў і што ў выпадку, калі б гэта мажымасць падвергнулася, яны звернуцца да кансультацый паміж сабой.

У агульнай дэкларацыі дзеяча акт, які ліквідуе асноўныя прычыны спрэчкі паміж двума краінамі, мацвярджаецца намер абодвух урадаў развіваць традыцыйную дружбу і ўстанаўляецца, што абодва ўрады будуць зварацца да ўсіх тых кансультацый, якіх патрабава-лі б абставіны.

ПАСЛЯ РАЗРЫВУ ВАШЫНГ-ТОНСКАГА ДАГАВОРУ

Францыя жадае заключэння новага морскага пагаднення

ТОКІО, 8 студзеня. (БЕЛТА). Толькі сёння газеты паведамляюць аб сустрэчы французскага пасла Піла з Хірога, якая адбылася 4 студзеня. Газеты пацвярджаюць, што французскі пасол уручыў Хірога ко-

водзе слоў газет, лічыць вельмі важным, каб на марчай быць морскай канферэнцыі ўдзельнічалі не толькі краіны, падпісаныя вашынгтонскае пагадненне, але і іншыя зацікаўленыя дзяржавы, напрыклад, Германія і СССР.

Тав. Літвінаў выехаў у Жэневу

Народны камісар па замежных справах тав. М. М. Літвінаў выехаў у Жэневу на сесію савета Лігі нацыій.

Прасоўванне кітайскай Чырвонай арміі на поўнач

ЛОНДАН, 8 студзеня. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт «ТАЙМС» паведамляе, што кітайская Чырвоная армія, якая дзейнічае ў правінцы Гуйчжоу, просоўваецца ад Гуйяня на поўнач у напрамку да ракі Уцзян. «Напі» піша карэспандэнт — гэтым часам кітайскай Чырвонай арміі ўдасца перасячы Уцзян, то яны або рушацца на ўсход на злучэнне з чырвонымі часткамі Хо Луна, якія аперыруюць у паўночназаходняй частцы Хунані або пойдуча на поўнач і папрабуюць злучыцца з чырвонымі войскамі на паўночным усходзе правінцы Сычуань».

ПЕРАД ГАЛАСАВАННЕМ У СААРЫ

ВЫКРЫЦЦІ МАКСА БРАУНА

ПАРЫЖ, 8 студзеня. (Інфармацыя «Правды»). 150-тысячная дэманстрацыя антыфашыстаў у Саарбрюкене зрабіла глыбокае ўражанне як на насельніцтва Саара, так і на французскую грамадскую думку. Парыжскія газеты падкрэсліваюць размеры антыфашысцкай дэманстрацыі і аслабленне, выкліканае ёю сярод нацыянальна-сацыялістаў.

«Настроі, які паўне сярод нацыянальна-сацыялістычэскай колаў у Саары, — піша карэспандэнт «Эко дэ паріж», — прымушае апасацца самага горшата, а іменна, арганізацыі ў бліжэйшыя дні якога-небудзь пучка (бунту)».

Прамова, скананая 6-га студзеня на радыё лідэрам прымыкаючых да адзінага фронту саарскіх сацыялістаў Мамсам Браўнам.

АБ РАШЭННІ КУРСКАГА АБКМА „АБ СКАЖЭННІ У ПАЛІТЫЧНАЙ РАБОЦЕ СЯРОД КАЛГАСНІКАУ У ВЯЛІКА-МІХАЙЛАЎСКІМ РАЁНЕ“

Цэнтральны Камітэт лічыць грубейшым скажэннем палітыкі партыі ў вёсцы і недапушчальным свавольствам з боку Вяліка-Міхайлаўскага райкома (Курская вобласць), крайвыканкома і палітгадзела МТС, якія паставілі прысвоіць калгасам імя Бухарынага, «Красная ніва» і імя Крупскай за іх драўную работу назвы — «Лодыр», «Сабатаслік», «Вяздзельнік», а начальнік палітгадзела, апрача таго, забараніў вывешываць чырвоныя сцягі ў гадавіну Окцябрскай рэвалюцыі ў калгасе імя Варашылава ў сувязі з тым, што апошні драўная спраўляўся з заблівам

Лічыць недастатковымі меры спачаткова, накладзеныя Курскім абкмам, які абмежаваны аднавай рашэнні і абвешчэннем суровай вымовы сакратару райкома, старшын райвыканкома і начальніку палітгадзела.

Зняць сакратара райкома т. Меркова, зняць з работы старшыню райвыканкома тав. Краўчанка і інач-палітгадзела МТС т. Огурцова, якія з'явіліся ініцыятарамі гэтага галавацяскага і правакацыйнага па сваёму характару ўчытка, забараніўшы скарыстанне іх на кіруючай партыіна-палітычнай рабоце на працягу 2-х год.

НАРАДА ІНСТРУКТАРОУ ПА ПРАМЫСЛОВАСЦІ І САКРАТАРОУ ПАРТКОМАУ ПРЫ ЦК КП(б)Б

Учора адкрылася нарада сакратароў партыйных арганізацый буйнейшых фабрык і заводаў сумесна з інструктарамі гарномаў і райкомаў партыі, сілкаваная прамысловым аддзелам ЦК КП(б)Б.

Адкрываючы нараду, загадчык прамысловага аддзела ЦК КП(б)Б тав. ГОТФРЫД коротка спыніўся на задачах, якія ставяць перад партыйнымі арганізацыямі прамысловых прадпрыемстваў у 1935 годзе.

— Па саюзнай і рэспубліканскай прамысловай БССР план выкаран на 97,7 проц.— гаворыць тав. ГОТФРЫД. — Недавыкананне плана з'яўляецца вынікам слабай партыйна-масавай работы на асобных прадпрыемствах. Парткомы вельмі часта займаюцца тымі пытаннямі, якімі павінны былі займацца гаспадарнікі. Партыйныя арганізацыі павінны будаваць сваю работу так, каб забяспечыць поўнае выкананне плана з першых дзён новага гаспадарчага года.

З дакладам аб становішчы партыйна-масавай работы выступіў тав. ГЕРШОН. Тав. Гершон пабудоваўшы свой даклад на практычным вопыце работы арганізацый, прывёў

ЦЕ. Адначасова ён спыніўся на тым, як не треба будаваць партыйную работу. Характарнымі ў гэтых адносінах могуць быць ГОМЕЛЬСКІ дрэвапрацоўчы камбінат імя Гікало і інш.

Тав. Гершон завастае ўвагу нарады на павышэнні класовай пільнасці комуністаў.

— У гэтай справе патрэбна браць прыклад з партарганізацый завода «Большэвік», — гаворыць тав. Гершон: — там хутна вынырлі Галенду, які імкнуўся кантрабандай працягнуць кантравалюцыйныя традыцыйна-зінюўскія погляды.

Далей дэкладчыні падрабязна спыняецца на задачах, якія паставлены партыяй перад кожным комуністам, кандыдатам партыі, перад кожным рабочым у новым гаспадарчым годзе.

З суданпадамі выступілі сакратар парткома фабрыкі «Сілт індустрыялізацыі» тав. РОХІН, які дзеліцца вопытам работы партарганізацый фабрыкі, сакратар парткома завода «Большэвік» т. ПЕРЧЫНСКІ, сакратар Сабруйскага дрэвапрацоўчага камбіната т. КРЫВУЛІН, сакратар

МНОЖЫЦЬ РАДЫ УДЗЕЛЬНІКАУ ПАХОДА ЗАКЛІКАЮЦЬ НАС МАЙСТРЫ МАСТАЦКАГА СЛОВА

ПАКАЗАЛЬНІК КУЛЬТУРНАГА РОСТУ ПРАЦОЎНЫХ

Горача вітаю ініцыятыву беларускіх грамадскіх арганізацый, разгарнуўшых паход за аўладанне мастацкай літаратурай. Арганізацыя найшырэйшай сеткі літаратурных гурткоў на фабрыках, у школах, вакалах, удумляе і глыбока абмеркаванне літаратурных твораў — паказваюць, як вяліка ў нас стала

да мастацкай літаратуры. Гэта факт — яркі паказальнік аграмаднага культурнага росту працоўных найвай вялікай радзімы.

Інчы раз вітаю ініцыятыву беларускіх таварышоў, я жадала шырока паспеку ў развіцці гэтай добрага пачыну.

А. СЕРАФІМОВІЧ.

ВЯЛІКАЯ ПАРТЫЙНАЯ СПРАВА

Дарэчы, паход, перш за ўсё вялікая партыйная справа. Давімагаць сваімі творамі партыі ідэя і культурна выхоўваць асобы працоўных — які гэта вялікі гонар для мастака. Аднак, менш ганарыся, а ўсё больш патрабуй ад себе.

АННА КАРАВАЕВА.

З'ЯВА, РАДУЮЧАЯ СОВЕЦКАГА ЛІТАРАТАРА

Прапаганда мастацкай літаратуры, пачатая ў Беларусі, культурны паход за аўладанне лепшымі ўзорамі рускай і беларускай літаратуры — гэта з'ява значная і ра-

СЛАУНЫ ПАХОД!

Я прыгамінаю вершы, яны палежаць Некрасаву:

«Видишь, стоишь изможден
пыхорадкою,
Высокорослый, большой бело-
русс;
Губы бескровные, веки упав-
шие,
Язык на тонких руках...»

Якая аграмадная адлегласць ад некрасавскага беларуса да беларуса нашых дзён, абвясчаючага ўсе-беларускі паход за аўладанне літаратурай.

Песняры свету, звыстуны, музыканты і аратары! Прыдзе праславіць наўстаўшую з цемры краіну, якая выдзе свет да велзарнейшай в культур, да культуры соцьялізма.

Прыдзе праславіць беларуса, ён пабудуе сотні, тысячы бібліятэк, узніме глухія вёсачкі, сёлы і гарады, не па вайну, не, ён узніме іх па барацьбе з пестунствам са-



дуючая кожнага савецкага літаратара. Гэта барацьба за аўладанне найшырэйшымі коламі чытачоў, прасяваенне ўглыб і ўшыр ідэй з аграмаднай пераапаўчасцю і сілай, вышудзенай у творах М. Гор-

САПРАЎДНАЕ ШЧАСЦЕ

Не магу не вітаць усебеларускага паходу за аўладанне мастацкай літаратурай.

Мастацкая літаратура ва ўсе часы і ва ўсіх народаў была магутным вагаром асветы і культурнага развіцця. Але трэба з усёй катарычнасцю падкрэсліць, што кіруючыя класы заўсёды і ўсюды стараліся зрабіць мастацкую літаратуру зброяй умацавання свайго



панавання, зброяй забалення мільянаў працоўных рамеснікаў, сялян, прамысловых рабочых. Усім і ўсілямі сродкамі гэтыя кіруючыя класы стараліся падпарадкаваць сабе пісьменніка, з тым, каб пры дапамозе яго мастацкага слова распаўсюджаць у людзях масах свае класавыя палітычныя ідэі, сваю класавую, прамаскую, сямейную і асабістую мараль і ўсё гэта рабілася для аднаго: для жанамічнага і палітычнага забалення і падпарадкавання сабе мільянаў працоўнага чалавецтва. Мастацкая творы з малейшым апазіцыйным духам у класавай дзяржаве кіруючыя класы хавалі ад мас.

Толькі ў савецкай дзяржаве мастацкая літаратура набыла сапраўды партыйна-асветнае значэнне — у інтарэсах соцыялізму працоўных, рабочых, сялян, студэнтаў. Толькі ў савецкай дзяржаве мастак слова атрымаў сапраўдную свабоду для творчасці, накіраванай да маральнага і палітычнага развіцця працоўнага чалавецтва, да пабудовы шчаслівага камуністычнага грамадства. Толькі ў савецкай дзяржаве пісьменнік і яго праца абаружаны такой цэльнай увагай і любоўю працоўных.

Я вітаю тых, хто арганізаваў

СМЕЛАЯ ШМАТАБЯЦАЮЧАЯ ІДЭЯ

Савецкая Беларусь паказвае прыклад таго, як змагацца за ўмацаванне і росвіт народнай мастацкай літаратуры.

Толькі так, узбройваючы найшырэйшыя масы працоўных мастацкім словам, прыдавалі да яго ўвагу новых і новых тысяч чытачоў, моцна ўводзячы лепшыя творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў у духоўны ўжытак рабочых і калгаснікаў, зможам дабуда новага маральнага ўздыму літаратуры, росту новых кадраў паэтаў, пісьменнікаў і крытыкаў з мас.

Трэба толькі ўмець замацаваць гэту работу, памятаючы, перш за ўсё, аб узаемадзеянні: мастацкага слова — на масы, справы мас — на мастацкае слова.

Трэба здолець падтрымаць і ўмацаваць тую цікавасць да літаратуры, якая, бесспрэчна, узнімаецца ў працоўных у рэзультате паходу. Справа гэта абавязвае і, у першую чаргу, пісьменнікаў Беларусі і Беларускае Дзяржвыдавецтва.

Пісьменнік бярэ на себе абавязак цэлістава неадступна задавальняць масы творамі высокай якасці і ў поўнай меры сугучнымі гераічнай справе мас.

Дзяржвыдавецтва Беларусі абавязана разгарнуць работу так, каб бібліятэкі і кніжныя кіоскі самых аддаленых куткоў рэспублікі спецыяльна і ў дастатковай меры наладзіліся мастацкай літаратурай.

Разам з тым, неабходна наладзіць па-сапраўднаму актыўную сувязь чытача і пісьменніка, разгарнуць сетку літаратурных гурткоў па прадрывах у вакалах і калгасах, паставіць на належную вышчыню падрыхтоўку і выхаванне пісьменнікаў, паэтаў, крытыкаў з пралетарска-калгаснага асяроддзя.

Тай ўвага, якая адрасецца літаратурнаму фронту камуністычнай партыі Беларусі і яе ўрадам, зусім забяспечвае паспяховае вырашэнне задач, высюваемых паходам, а рэальнейшыя дасягненні беларускага народу на франтах індустрыялізацыі і калектывізацыі рэспублікі сушыць культуру і мастацтва слова такую будучыню, аб якой мы можам толькі здагадацца, уступаючы ў рады слаўнага паходу.



19 студзеня 1935 г. пралетарскаму пісьменніку А. С. СЕРАФІМОВІЧУ споўніцца 70 год. На здымку: А. С. Серафімовіч у сваёй бібліятэцы.

РАЗГАРНУЦЬ ПАХОД УШЫР І УГЛЫБ

Вітаю ўсебеларускі паход за аўладанне мастацкай літаратурай! Усе званні краіны, усе тэрыторыі, усе нацыянальнасці соцыялістычнай дзяржавы будуць новаю, свабодную, радасную культуру, роўнай якой інчы не бачыла чалавецтва. Уключэнне ў літаратурны мінімум паходу такіх агульнавядомых речаў, як «Матэрыял» Горкага, «Паднятая паліна» Шалахава і «Жалезны паток» Серафімовіча, сведчанне вялікага густу і мастацкай чужасці. Але... мастацкую літаратуру ніколі не стваралі толькі асобы, асобы і выдатныя пісьменнікі.

СПРАВА, БЛІЗКАЯ КОЖНАМУ З НАС

Не заўсёды і не кожнаму чытачу кніга можа адказаць на ўсе цікавыя яго пытанні. Часамі чытач не можа разабрацца ў структуры твору. Або ён яму няясны вобраз героя. Або ён не згодзен з тымі ці іншымі пісьменніцкімі довадамі. Ва ўсіх гэтых выпадках жывое слова пісьменніка або слова аб пісьменніку надзвычай важна. Можна смела сцвярджаць, што кніга, калектывна разабраная і прапрацаваная, варта пачынаць прачытаных у адноцтве. Выходзячы з усёго пераважна

БАБРУЙСКІ ФЛОТ НЕ РАМАНТУЕЦА

Інчы ў кастрычніку начальнік Дзеспрадзвінскага параходства так Пачэбут выдаў загад аб падрыхтоўцы і правядзенні зімовага суднарамонту. Загад быў даволі аб'ёмны — на дзсятку летаў. У ім сарод іншых пунктаў паказвалася і тое, што механікі суднаў і іх памочнікі пасля сканчэння навігацыйнага паступаюць у распараджэнне плавсавана механіка і прымаюць удзел у рамонтзе сваіх суднаў.

Аднак, 12 снежня бабруйскага майстэрні атрымаў новы загад з улічэннем параходства, які фактычна адмяняў першы. Механікі суднаў і іх памочнікі па гэтаму загаду павінны паступіць у распараджэнне адміністрацыі майстэрняў.

У выніку такога «выразнага» кіраўніцтва параходства аказалася, што ўся праведзеная работа па суднарамонту павінна быць перапраблена.

У майстэрнях (знач. Трафімаў) шмат упутраных непаладак. Да гэтага часу не праведзена ўдакладненне дэфектных ведамасцей. Не заключаны дагавары па суднарамонце.

Больш 20 механікаў параходаў і іх памочнікаў, якіх працуюць на суднарамонце, не маюць парадаў і не ведаюць расцэнак на свае работы.

Работы дзень не ўшчыльняюць. На шуканне матэрыялаў рабочы затрачвае па некалькі гадзін. Справы на работу сталі с'стэмай, але кіраўніцтва майстэрняў гэта не трывожыць. Начальнік Трафімаў заяўляе, што суднарамонт толькі пачаўся і за ўстаўленне дысцыпліны можна ўзяцца пасля. Н. НЕФЕДАЎ.

ГРУБЫ ВЫПАД СУПРОЦЬ НАСЦЕНГАЗЕТЫ

Фабрыка «Чырвоная звызда» (м. Чапінкі) перыядычна зрывае план пагрузак. Прадстаўленыя вагоны яна не загрузае. За гэта рэдакцыя станцыі Чапінкі занесла дырэктара фабрыкі Ігнатюскага на чорную дошку ў сваёй насьценгазете. 6 студзеня Ігнатювіч сарааў гэту заметку. На заўвагу работнікаў станцыі аб недапушчальнасці такога з'явішча Ігнатюскага адказаў: «Я дзейнічаю правільна. Той, хто змясціў на чорную дошку, інчы будзе адкаваць, а за тое, што я зняў самавольна»

бага, Шолахава і Серафімовіча.
Думаю, што трэба было б і нам, рускім савецкім пісьменнікам магчыма шырай прапагандаваць брацкія літаратуры нашай краіны і ўключыць у мінімум паходу творы беларускіх, украінскіх пісьменнікаў, паэтаў Грузіі, словам усіх тых, чые слова так пераказваюцца прагучэла з трыбуны з'езда савецкіх пісьменнікаў.
Л. НИКУЛІН.

іх на барацьбу з невуцтвам, са спадчынай мінулага.
Смяючыся губы, павелі, як крыльце і моцныя рукі, непахісную волю і вялікую камуністычную партыю—вося што мае краіна, вося што мае беларус, зобяццішы паход за аўдаданне літаратурай...
Беларус з паходу вернецца пераможцай.
Г. НІКІФАРАУ.

І вітаю тых, хто арманавару ўсебеларускі паход за аўдаданне мастацкай літаратурай і хто так удала надараў мастацкія творы для прычтання і ацэнкі масавым чытачом. Горзі, Серафімовіч, Шолахаў, Колас, Галавач, Янка Купала, Аляксандравіч многа даставіць прыгожых мінут беларускаму чытачу, многатаму навучаць яго і ўзброяць яго добрай маральнай зброяй—для барацьбы за новае, бяскласавае, сацыялістычнае грамадства, у якім і сам чытач набудзе сапраўднае чалавечас пчасце.
Феаніст БЕРАЗУСКІ.

Беларуская бригада Літаа савецкіх пісьменнікаў СССР пачае ўдзельнічаць у паходзе і далучае свой голас да іх голасу.
Няхай жыве савецкая літаратура, якая нясе ў масы неўміруныя вобразы вышэйшай эпохі Леніна-Сталіна!
Няхай жыве гераічная армія браці Беларусі, будучая сацыялізм!
Няхай жыве вялікі настаўнік і правадыр брацкіх рэспублік таварыш Сталін!
ВЛ. БАХМЕЦЬЕУ.

бы і выдатныя пісьменнікі, мастацкую літаратуру стварае ўвесь пісьменніцкі актыв нашлага Саюза. Таму — у далейшым «паход» павінен разгарнуцца і ў нашай і ў гэтых краях. І, зразумела, ён не павінен абмежавацца толькі літаратурай РСФСР. Мы толькі адзі са створэннем будучай дзівоснай культуры. Украінцы, армяне, грузіны, ды, кожная з нацменшасцей стварылі творы, вартыя самага шырокага распаўсюджвання. Няхай Беларусь зробіць гэта адна з першых!
ІВАН ЕУДАКІМАУ.

та-вітаць даскалатоў ініцыятыўцаў.
рэдактар газ. «Большэвіцкі сігнал».
Ад рэдакцыі:
Віна дырэктара Чашніцкай фабрыкі «Чырвоная зялёда» Ігнатаўскага ў антыдзяржаўных адносінах да скарыстання транспартных сродкаў пагарбляе яшчэ тым, што фактам зрываў заўважкі з чыгуначнай наценгазеты ён прадманстраваў свае пагардлівыя адносіны да грамадскай думкі чыгуначнікаў і нежаданне змагацца за правільнае скарыстанне вагонаў. РК партыі павінен неадкладна прыцягнуць т. Ігнатаўскага да партыйнай адказнасці.
Вера ІНБЕР.

БАСІН.
Калі ў 1925-1926 г. зноўеўскай апазіцыя адлюстравала напор дробна-буржуазнай стыхіі на партыю і супраціўленне з боку класавых ворагаў пролетарыята пераходу да разгорнутага сацыялістычнага наступлення, то дзяржава падтрымлівала гэтай апазіцыі выказванне зварынуто нянавісьці адставаў разгромленых капіталістычных класаў нашай краіны, раздуваных магутным ходам пролетарскай дыктатуры і асуджаных на пагібель пераможцамі разгорнутага сацыялістычнага наступлення. Разам з тым гэтыя мярзаўцы выказваюць надзею і імкненні ўсёй міжнароднай контрэвалюцыйнай партыі і міжнароднага фашызма — заклятыя ворага першай у свеце пролетарскай дзяржавы.
Аб'яваўчае заключэнне па справах Нікалава і іншых паказвае, што «мэты і мэты барацьбы гэтай контрэвалюцыйнай тэарэтычнай групы ў г. Ленінградзе поўнаціпа супадаюць з мэтамі і метадамі адкрытых ворагаў народу, — амграніцкіх белавардзейскіх памешчыцка-капіталістычных арганізацый — «Російскій Общероссийскій Союз» і «Братство Русской Правды» (дзянікіны), адкрыта прапагандзюючых тэарэтычна пераходзімых на тэрыторыю СССР сваіх агентаў, у мэтах арганізацыі і правядзення тэарэтычных актываў супроць прадстаўнікоў савецкай улады і ажыццяўлення забойства тав. Вароўскага В. В. і тав. Волкава П. Л.»
Удзельнікі былой зноўеўскай антысавецкай групы ўсталявалі сувязь з сусветнай контрэвалюцыйнай з мацёрым контрэвалюцыйным Троцкім, іляючыся, такім чынам, з усімі ворагамі пролетарыята. Контрэвалюцыйны зноўеўскі паслелі з «ленінградскага цэнтру» марылі аб інтэрвенцыі, аб узброеным нападзе імперыялістаў на СССР. Яны карміліся грашовымі талачкамі агентаў імперыялістычных урадаў.
Татім чынам удзельнікі зноўеўскай групы, узроўняны зноўеўскай апазіцыяй, сталі ў адным радзе са злейшымі ворагамі нашай сацыялістычнай радзімы — памешчыкамі і капіталістамі, скінутымі ў Оклябры і разбітымі ўпчент пролетарскай дыктатурай.
Ніякай дзісай гэтым ворагам! Больш пільнаса, зоркаса ў штодзённай рэбце партыі і пролетарскай дыктатуры!

АБ ЗІНОУЕУСКАЙ АПАЗІЦЫІ І ЯЕ КОНТРРЭВОЛЮЦЫЙНЫХ ПАДОНКАХ*)

Б. ПАНАМАРОУ

На XIV з'ездзе партыі Зіноўеў, будучы жорстка разгромлен, багачы гэта і жадаючы падрыхтаваць сілы для далейшай барацьбы, мінуў заагледзі да аб'яднання ўсіх антыпартыйных групав. Ён прапанаваў «прыцягнуць да работы ўсе сілы ўсіх былых груп у нашай партыі і даць ім магчымае прадаваць» і неўзабаве трацкіска-зіноўеўская група згуртавала вакол сябе ўсе апазіцыйныя падонкі і ўключыла іх у рады «аб'яднанай апазіцыі». Яна прыцягнула групы «рабочай апазіцыі» Шляпнікова — Медведзева, Якува, па прапанове Леніна, X з'езд партыі асуляў як анархо-сіндзікалісцкую і якая зноў актывіла зашавалася, убачыўшы атакі новай апазіцыі супроць ЦК. Потым апазіцыйная была прыцягнута група «дэмакратычнага цэнтрызму» Сяброва — В. М. Сяброва, якая яўна скочылася з контрэвалюцыйнай Трацкіска-зіноўеўскай апазіцыі поўнаціпа падтрымала прахвоста Осюкоўскага, які выступіў за развіццё ў нашай краіне буржуазнага парламентарызма і заўважыў аб неабходнасці дазваляць існаванне ў СССР многіх партый, у тым ліку і партый, якія могуць збораныя інтарэсы капіталістаў — неманаў. Не абмяжоўваючыся збораннем ворагаў партыі ў Савецкім Саюзе, апазіцыя скалачвала вакол сябе апартуністаў усіх масцей у радах Комінтэрна. Карыстаючыся тым, што Зіноўеў прадаваў у Выканкоме Комінтэрна, апазіцыянеры ўстанавілі сувязь з апартуністычнымі і выключальнымі з радоду кампартыі ворагамі камунізма макштат Маслова, Корпа, Урбанса Вебера ў Германіі, Суварына ва Францыі і т. д.

Центральны Камітэт партыі, ускрыўшы рад фашыя антыпартыйнай фракцыйнай дзейнасці апазіцыі («сясны сход» і інш.), рэзка асуляў яе, выключыў Лашовіча, арганізатара гэтага схода, са складу ЦК і палірэзіў, што партыя будзе прымаць больш рэзкія меры ў адносінах да антыпартыйных элементаў, калі яны не спыняць сваёй барацьбы.
Центральны Камітэт шырока нававаў і растлумачыў партыі ўсё антыпартыйнае, меншавіцка-трацкіскае, ліквідатарскае сутнасць платформ апазіцыі і шкодную сутнасць яе фракцыйнай дзейнасці (рашэнні лінейнага пленума ЦК 1926 г.).
К канцу 1926 г. апазіцыя, падарпоўшы інча рад паражэнняў, будучы жорстка лабіта на сходах рабочых ятэек Масквы і Ленінграда, куды яна зрабіла вылазку, пачала 4 і 16 кастрычніцка заявы ў ЦК. Яна прызначала памылковымі свае аб'яваўчаныя ЦК, асудзіла выключальных з Комінтэрна апартуністаў, заваляла аб неадкладнай фракцыйных метадаў барацьбы і заклікала сваіх

прыхільнікаў распустыць створаныя фракцыйныя арганізацыі. Аднак гэтыя заявы былі ні чым іншым, як абманам партыі. Далейшая дзейнасць апазіцыі паказвала, што гэта быў толькі бяспрыны манеўр з левабоку. Сваёй фракцыйнай і расколышчай дзейнасці апазіцыя не спыніла. На XV партканферэнцыі і VII пленуме Выканкома Комінтэрна лідэры апазіцыі зноў выступілі з абаронай сваёй платформы, свайго ідэалагічнага аб'яднання і аб'яваўчаныя меры барацьбы супроць ЦК. Апазіцыя арманаварула са сваіх прыхільнікаў тайныя гурткі, групы, якія снабжаўся ад яе лідэраў: Троцкага, Зіноўева, Каменева, Еўдакімава, Залужкага, Бакаева і т. д. — ліквідатары, платформы, лістоўкамі і іншымі «матэрыяламі». Усталявалася свая тусовая фракцыйная мараль аб тым, як трываць сябе ў выпадку ісправы ў кантрольных камісіях. Такім чынам, стваралася свая, праясненая ідэялістычная сістэма тайнай разлажачай і не гандзючай ніякімі метадамі барацьбы супроць партыі і яе ідэалістычна.

У пачатку 1927 г. Зіноўеў па шырокім беспартыйным сходе, прысутным юбілею «Правды», выступіў з прытыкай палітыкі партыі. Неўзабаве пасля гэтага апазіцыя сфармавала так званую «заяву 83» і збрала па ўсёй краіне поўныя рад гэтай платформы. Падпісаныхся аказалася маленькая, нязначная кучка. Усё, што было лепшага ў апазіцыі, адшло ад яе і змагаўся за лінію партыі. У сваёй платформе апазіцыя прапанавала сваю апартуністычную лінію генеральнай лініі партыі па ўсіх пытаннях і скапілася па сутнасці на платформу контрэвалюцый. К канцу 1927 г. апазіцыя калчачова арганізавалася ў сваю асобную падпольную партыю са сваім цэнтрам, з адпаведнымі мясцовымі камітэатамі, членскімі ўнесамі, сваёй фракцыйнай дысцыплінай і т. д. Не абмяжоўваючыся барацьбой супроць партыі, апазіцыянеры перайшлі к аўна антысавецкай дзейнасці. Яны выступалі на беспартыйных сходах, арганізавалі надпольныя друкарні, карыстаючыся пры гэтым лапамогам прамых ворагаў савецкай улады. Апазіцыя ўступіла ў саюз з буржуазнымі інтэлігентамі, якія былі прама звязаны з белавардзейцамі, падрыхтоўваючы змову для зварыжання савецкай улады. Апазіцыя выступіла супроць маніфеста аб 7-гадзінным рабочым дні. І, нарэшце, у 10-ю гадавіну Оксябрскай рэвалю-

цыі яна вышлі на вуліцу са сваімі лозунгамі і прававала арганізаваль адпартыйную антысавецкую дэманстрацыю. Усе гэтыя фашыі паказвалі, што апазіцыя снабжаўся на плях адкрытай барацьбы супроць пролетарскай дыктатуры.
XV з'езд партыі, які сабраўся ў снежні 1927 г., выключыў з партыі 75 актывіўных дзясчоў апазіцыі. Следам за Троцкім і Зіноўевым былі выключаны Каменев, Еўдакімаў, Залужкі, Ракоўскі, Бакаев. Тады-ж былі выключаны Каталінаў, Румянцаў і іншыя.
З'езд даў наступную ітэаваў чарактарыстыку антыпартыйнай і антысавецкай трацкіска-зіноўеўскай апазіцыі:
«XV з'езд канстатуе, — гаварыла-ся ў рэзалюцыі, што, не глядзячы на папярэджанне XIII з'езда партыі, адначасова дробнабуржуазны ўхіль групы Троцкага і не ўдзячы на папярэджанне XV з'езда саюзнай партканферэнцыі аб «аоліа-дэмакратычным ухіль» аб'яднанай пад кіраўніцтвам Троцкага апазіцыі, апошняя прадаваўла з месяца ў месяц палітыкаў сваё рэвізіянісцкія памылкі, весті барацьбу супроць ВКЦ(б) і вучэня Леніна, пабудаваны сваю асобную партыю, выносячы барацьбу за меры ВКЦ(б) і апазіцыі да неіролетарскага элементаў у краіне супроць рэжыму дыктатуры пролетарыята. Ідэалогія апазіцыі, адкрыта аблававаўшася з рэвэгатамі міжнароднага камунізма (Маскоў—Суварыя і К»), у даны момант скалася і аформілася, як меншавізм у яго савецкай трацкіскай фармулёўцы. Адаўленне сацыялістычнага характару савецкіх дзяржаўных прадпрыемстваў, адаўленне магчыма будаўніцтва сацыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне, адаўленне палітыкі саюза рабочага класа з асноўнымі масамі сялянства, адаўленне арганізацыйных прычынаў большэвізма (палітыка расколу ВКЦ(б) і Комінтэрна) злічна прывялі трацкіска-меншавіцкую апазіцыю да пахліты на СССР як пераразвінуўшася тэрмідарыянаскую дзяржаву, да адаўлення пролетарскай дыктатуры ў СССР і контрэвалюцыйнай барацьбы супроць яе» (Рэзалюцыя XV з'езда).
Не адзі раз пасля з'езда, пасля заяў аб сваіх памылках і прысяг аб вернасці партыі вылаўваў і барацьбе супроць партыі Каменев і Зіноўеў. Усякі раз там, дзе гутарка ішла аб тайнай падрыхтоўцы гэтай барацьбы, аб блоку антыпартыйных сіл, там яны аказваліся ўдзельнікамі. У верасні 1928 г. Каменев ятэе з трацкістамі Перэвер-

чаліся к тайнай барацьбе супроць партыі. Яны праходзілі школу канспірацыі і абману, разлажыўшы іх да поўнага маразма, на зноўеўскіх тайных сходах, у 1925 і 1926 г. Імяна гэтыя людзі пад прамым кіраўніцтвам Зіноўева і яго саратнікаў, арганізавалі апазіцыю ў чэнінградскім комсамоле і праводзілі рэвалюцыйныя акцыі адаўляўшася прыянаць правільнымі рашэнні XIV партыйнага з'езда.
З гэтых парасткаў, насаджаных тады рукамі зноўеўцаў, узроўчаных у школе апазіцыйнай фракцыйнай барацьбы, выраслі пільер белавардзейска-фашыскай забойцы з «ленінградскага цэнтру».
У Ленінградзе, больш чым дзе-небудзь у іншым месцы, аставаўся каранчык апазіцыі. Там, больш чым дзе-небудзь у іншым месцы, зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На сходах партыйных ятэек зноўеўцы змагалі на першых парах увесці ў зман партыйцаў, і там надзвычай востра разгорталася барацьба з апазіцыяй. Пасля XIV з'езда ЦК накіраваў у Ленінград групу кіруючых работнікаў партыі для растлумачэння рашэння з'езда і выкрыцця апазіцыі. Цэнтральны Камітэт накіраваў туды тав. Кірава. На схода



У калгасе «Парыжская Комуна», Вераўнішчанскага сельсавета, Аршанскага раёна, працуе літгурток.

ЯК У МАГІЛЁВЕ РЫХТУЮЦЬ КАЛГАСНЫЯ КАДРЫ

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

У лістападзе 1933 года ў Магілёве была арганізавана раённая калгасная школа. Ужо былі 2 выпускі. Выпушчана: брыгадзіраў палыводных брыгад 29, загадчыкаў МТФ — 23, жывёлаводаў — 22, рахункводаў — 61. Тэрмін навучання ў гэтай школе — пяць месяцаў. Калгаснікі за гэты час добра авалодваюць тэхнічай калгаснай вытворчасці.

Ціха працякала жыццё калгаснай школы, да трэцяга набору. Трэці набор павінен быў прапусціць каля 200 чалавек. Памяшчэнне для заняткаў і пад інтэрнат было. Але вось патрабавалася памішканне для педабрафака. Горсавет ідзе педабрафаку насустрач, выносіць пастанову: «Дагаварыцца з раённай калгаснай школай на прадмет водпуску педабрафаку для заняткаў аднаведную колькасць пакояў».

Кіраўнікі калгаснай школы даказвалі, што ім самім пэсна. Дарэмна. Кіраўнік педабрафака Пятроўскі, старшыня профкома Лейменка, узброеныя рознымі інструментамі, зламаў замкі і занялі тры пакоі райкалгасшкі. Яшчэ тры пакоі захваціў сабе ЗРК заво-

Прыехалі з цэнтра тт. Стрэле і Мазур. Яны абураліся, напісалі вывады і на гэтым справе скончылася.

Якое-ж становішча ў калгаснай школе зараз? Займаюцца ў трох пазіях амаль круглыя суткі. Пакоі не праветрываюцца, са сцен і стоў пячэ вада. Уборку праводзіць толькі ў выхадныя дні. Бруд надзвычайны.

У інтэрнаце таксама адпачыць немагчыма. У халодным бараку выбіты шыбы, бруд. Пасцельных прылад зусім няма. Калгаснікі ў кажухах займаюцца, у іх жа і спяць. 12 калгаснікаў апошняга набору ў першы-жа дзень, вучобы не вытрымалі і ўцяклі. Зараз займаюцца замест 200 чалавек толькі 124. Газет, журналаў у інтэрнатах няма. Па-зашкольнай работы ніхто ніякай не вядзе.

Хартаванне таксама незадавальняючае. Згодна ўказанню Нэ-камзема, кожны калгас павінен адпусціць на аднаго слухача: мужкі—70 кг., круп—15 кг., бульбы—100 кг., гародніны—60 кг., даўшчаў—4,5 мтр., дроў—1 мтр і 100 руб. грашма.

Але дырэктыва НКЗ калгасамі не выконваецца. Гэта відавочна з пэўных фактаў. Калгасам не-

КРУХМАЛЬНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БССР НА УЗДЫМЕ

Крухмальная прамысловасць БССР упершыню за апошнія гады выканала вытворчую праграму 1934 года. Заводамі аб'яднаныя Белжмо выпушчана 11.000 тон высокакаснага крухмалу на 50 проц. больш, чым у 1933 годзе. Упершыню і значна перавышан даваены ўзровень крухмальнай вытворчасці Беларусі. У 1913 годзе па тэрыторыі цяперашняй БССР была раскідана вялікая колькасць дробных заводаў саматужнага тыпу. За час імперыялістычнай і грамадзянскай вайны крухмальныя заводы былі зруйнаваны і вытворчасць амаль сціхлася. В 1921 годзе асталася ў напорузрубаным выглядзе ўсёго некалькі крухмальных заводаў.

Рост крухмальнай прамысловасці БССР ішоў па лініі аднаўлення старых крухмальных заводаў і толькі ў 1928 годзе ўведзены ў эксплуатацыю новы буйны крухмальны завод (Талачыно) магутнасцю ў 80 тон бульбы ў суткі. Завод абсталяван найвышэйшымі машынамі, поўнаасцю механізаван тэхналагічны працэс.

Па тыту гэтага завода ў наступныя гады трэст харчовай прамысловасці БССР (зараз трэст Белжмо) пабудоваў яшчэ 5 новых заводаў.

З пабудовай буйных заводаў змяніўся твар крухмальнай вытворчасці. Замест распыленай саматужнай вытворчасці мы зараз маем шмат механізаваных заводаў, абсталяваных паводле апошняга слова тэхнікі.

У склад трэста Белжмо ўваходзіць 10 крухмальных заводаў, з якіх 9 пабудаваны за час першай пяцігодкі. Вытворчы працэс вядзецца па наваейнай схеме, у рэзультата выхад крахмалу з сыравіны складае 17 проц. супроць 15 у даваены час. Прычым атрымліваюць

ца найвышэйшымі гатункі крухмалу («суперіор» і «прима»).

У пачатку 1935 года будзе ўведзены ў эксплуатацыю яшчэ адзін новы завод у Камарышскім раёне. На ўсіх крухмальных заводах ёсць тэхнічна-абсталяваныя лабараторыі, дзе робіцца аналіз сыравіны і кругласутачны кантроль вытворчасці.

Вялікая работа зроблена па пераходзе на мясцовы аналіз. У 1933 годзе 4 заводы пераведзены на атапленне торфам і два на атапленне адыходамі леснапільных заводаў. Пры некаторых заводах ёсць свае ўласныя торфараспрацоўкі.

У галіне рэалізацыі пастановы ЦК ВКП(б) аб рабоце харчовых прадпрыемстваў быў праведзены рад мерапрыемстваў, якія карэным чынам палепшылі санітарнае становішча прадпрыемстваў і абслугоўваючага персанала.

Але-ж гэтыя поспехі ні ў якім разе не могуць служыць прычынай для самасупакаення. Ёсць яшчэ пэлы рад недахопаў, на злішчэнні якіх неабходна сканцэнтравать увагу ўсіх рабочых крухмальнай прамысловасці.

Вытворчая магутнасць крухмальнага завода трэста поўнаасцю яшчэ не скарыстана. Мала зварацаецца ўвагі на развядзенне ў зонах размяшчэння заводаў тэхнічнай бульбы. Перад райза стаіць задача—поўнаасцю і своечасова правесці ў жыццё пастанову Соўнаркома БССР аб засевае плончаў у зоне крухмальнага заводаў выключна тэхнічнай бульбай.

Заводы трэста адчуваюць вялікую патрэбу ў кваліфікаваных тэхнічных кадрах. Даволі ўказаць на тое, што ні на адным заводзе няма інжынераў. Тэхнічнае кіраўніцтва заводаў знаходзіцца ў руках майстроў-практыкаў, якія ў пера-

важнай сваёй частцы тэхнічна слаба надрыхтаваны. Наркаммяс-пром павінен накіраваць інжынераў - крухмальчыкаў бліжэйшых выпускаў Беларускага політэхнічнага інстытута непасрэдна на вытворчасць.

Асноўнае абсталяванне для крухмальнага заводаў БССР было выпушчана мясцовымі машынабудаўнічымі заводамі (завод імя Варацкіслава, імя Кірава), але-ж да гэтага часу яны не наладзілі выпуск запасных частак, што вельмі зацягвае рамонтную кампанію. Пры наяўнасці ў БССР дастатковай колькасці крухмальнага заводаў неабходна выраб усіх запасных частак для крухмальнага абсталявання сканцэнтраваным на адным з заводаў Белметалатрэста.

Адыходы вытворчасці — мягкая і стонкая вода — да гэтага часу яшчэ не выкарыстоўваюцца ў палезнай ступені. У той-жа час за межамі адыходных водаў скарыстоўваюцца для ўгнаення, а мягкая ўсушаным выглядзе служыць як кармовы прадукт. Неаходна ў бліжэйшы час вырашыць пытанне аб поўнай утылізацыі адыходаў вытворчасці.

Перспектывы бліжэйшага часу, намечаныя трэстам у галіне бульбапераапрацоўчай прамысловасці, заключаюцца ў развядзенні новых відаў крухмальнай вытворчасці: бульбяных хлоп'яў (сушаная бульба) і вырабу саго.

Ужо намечана пабудова завода бульбяных хлоп'яў у Бялынічах і сагавага завода ў Асінавічах.

Крухмальная прамысловасць БССР мае апрадныя рэзервы. Задача заключаецца ў тым, каб поўнаасцю выкарыстаць іх для лепшага выканання прамфіплана 1935 года, для палепшэння ўсёй работы крухмальнай вытворчасці.

Дырэктар трэста Белжмо і. АЛІТМАН.

Увазе ўпаўнаважанага НК сувязі т. Валодзька

АБ ЗАГІНУЎШЫХ ПАСЫЛКАХ

(АГЛЯД ПІСЕМ)

Прапажа пасылка, пераводаў, пісем, тэлеграм становіцца звычайнай з'явай за многіх месяцах.

Мала таго, што рабочы і калгаснікі першым ад гэтага матэрыяльнага страцы, ён павінен патраціць шмат энергіі і часу, каб атрымаць ад пашты законную кампенсацыю.

Характэрна ў гэтых адносінах пісьмо калгасніка Ляшчыча з ка-

Можна ўказаць і на патрабаванні калгасніка Дыбчука Пятра (Высоцкі сельсавет, Бельскага раёна). Яшчэ ў 1932 г. ён паслаў праз сельскую кантору пасылку брагу—чырвоармейцу. Яна на месца не прыбыла і назад не звярнулася. Мясцяцамі хадзіў Дыбчук да загадчыка канторы Булакчыка, праціў настойваў на ўладзе за па-

таго, каб адносіць чырвоармейцу.

Раней чым аднесці пісьмо, ён яго прачытаў сам і расказвае адпаведна вядомым усёй вёсцы ранейшым адрасату. Многія пісьмы ён зусім не перадаваў. Затрымаў і тэлеграму, пасланую жонцы.

Характэрны тут не так павод-



Лістымы работы і калгаснікаў

САКРАТАРУ МЕНГАРКОМА КП(б)У тав. РЫСКІНУ.

КАЛІ-Ж Я НАРЭШЦЕ АТРЫМАЮ КВАТЭРУ?

(ПІСЬМО ВАЕННАСЛУЖАЧАГА)

Я працую ў ваеннай лабараторыі БВА.

Жыўу з сям'ёй у вельмі дрэнных кватэрных умовах — у сырм, халодным карыдорчыку, дзе зложаны ўсе мае рэчы.

2 гады хаджу і ніяк не магу атрымаць кватэру.

Паводле пастановы горсавета, а яшчэ ў 1933 годзе павінен быў атрымаць кватэру. Прайшоў 1933 год, скончыўся 1934, надыйшла зі-

ма, а я з сям'ёй застаўся без кватэры.

За гэты час я падаў аднаму толькі старшыні горсавета тав. Жуковічу каля 10 заяў, не лічы аддзела гарадскога добрабыту.

Ваеннае камандаванне таксама звярнулася да тав. Жуковіча з просьбай аб прадастаўленні мне кватэры.

Але шматлікія просьбы і хаджэнні мне не данамагалі.

Н. А. МЕЛЬНИКАУ.

АД РЭДАКЦЫІ.

У другі раз мы друкуем пісьмо тав. Мельнікава, які, не глядзячы на шматлікія пастановы і хаджэнні, ніяк не можа атрымаць кватэру.

«З'ява» адзначае недэпуццель-

ную цяганіну і бюракратызм, праяўленыя ў гэтай справе органамі гарадскога добрабыту.

«Звязда» просіць Менгарком КП(б)У заняцца гэтай справай і спыніць здэкі над сям'ёй ваенна-служачага Мельнікава.

САКРАТАРУ ЧАВУСКАГА РК КП(б)У тав. КУЛІКОВУ

СТАРШЫНЯ КАЛГАСА РАЗВАЛЬВАЕ ГАСПАДАРКУ

(ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

У калгасе «Непераможны» (Ча-вускі раён) ёсць дзве брыгады. На тэрыторыі другой брыгады жыве старшыня калгаса, Падбярэцкі. Калгаснікі гэтай брыгады даўно атрымалі на працадні бульбу і збожжа авансам. У гэтай брыгадзе своечасова праводзіліся ўсе работы, як малацьба і інш.

Першую брыгаду старшыня калгаса нібы лічыць не сваёй. Тут ніхто яшчэ нічога не атрымаў на

працадні. Малацьба зацягваецца, бо малатарня няспраўная. Старшыню калгаса гэта вельмі мала непакоіць.

Бачачы такое становішча, калгаснікі ў апошні час пачалі пераходзіць з першай брыгады ў другую. Такія паводзіны старшыня калгаса падрываюць працоўную дысцыпліну і вельмі адмоўна адбіваюцца на ўсёй гаспадарцы.

ШАРУХІН.

САКРАТАРУ СМАЛЯВІЦКАГА РК КП(б)У т. КУДМАНУ

ХЭУРА ЗЛАДЗЕЯУ НА ЧАЛЕ КАЛГАСА

(ПІСЬМО РАБОЧЫХ)

Калгас імя 17-га партызэда Драчкаўскага сельсавета, Смалявіцкага раёна—малады калгас. Ён арганізаваўся толькі ў 1934 годзе. Але Драчкаўскі сельсавет і райза не цікавіліся работай гэтага калгаса, не данамагалі яму.

Райза абмежаваўся толькі тым, што зняў Гледыча з работы. На яго месца паставіў ачальніка — Таболін, які растраціў 3.000 р. ў Чэрвеньскім леспрамгасе. У калгасе ён паставіўна п'яноўце, і зноў

Сталіна, Фабрик вымарнага фабрыкі і адзінай пакой — прыватны жыхар. У калгаснай шк-лы асталася тры невялікія пакоі.

І пашла пісаць губернія. Загадчык райземдзела Міхасеў аказаўся бюсальным дапамагчы школе. 16 кастрычніка, 1934 года гэту справу разглядае райком партыі, які шастанавіў: «Прапанаваць дырэктару педінстытута Макеўскаму бярнуць памышканнае райкалгас-школе, раней займаемае ёю».

Цішы дні. Пастанову райкома не выконваюць. 26 кастрычніка райком партыі выносіць пастанову ўжо ў другой рэдакцыі: «Прапанаваць Макеўскаму часова прадаставіць памышканнае для заняткаў РКШ і для інтэрната на Ленінскай 52».

І гэта пастанова таксама не выканана. Тады кіраўнікі школы звярнуліся ў Наркамзём БССР.

дадалі школе: 6.720 муні 387 кг., жыта 1235 кг., крупы 117 кг., ячменю 344 кг., бульбы 5977 кг., мяса 427,9 кг., сала 401,9 кг.

Райза нічога не робіць для таго, каб прымусіць калгасы выканаць дагаворы, заключаныя са школай. Калгас імя Варашылава паслаў у школу 4 чал., а прадуктаў зусім не даў. Старшыня калгаса Саладкоў гаворыць:

— Мая справа ў школу паслаць, а карміць дзяржава павінна.

Някіх прадуктаў не далі калгасы «Чырвоны сцяг», Тараноўскага сельсовета, «Парыжская камуна», Дабрысневіцкага сельсовета, «Рассвет», Рафалаўскага сельсовета і інш.

Пры МТС арганізаваны аддасячныя курсы, дзе займаюцца 35 чал. Тут справа абстаіць не лепш, чым у калгаснай школе.

А. МАНЬКОУ.

гаса імя Калініна, Шацкага сельсовета, Пухавіцкага раёна. Яшчэ ў жніўні 1933 г. ён паслаў тэлеграфным пераводам 85 руб. і дагэтуль перавод на месца не прыбыў, грошы загінугі. У красавіку Ляшвіч падаў заяву Пухавіцкаму аддзелу сувязі. Прайшло 8 месяцаў, адказ адзін — «паветамім, пачакайце».

«Дакуль я буду чакаць? Калі скончыцца цяганіна?»

— зусім правільна пытае т. Ляшвіч.

На жаль, такіх, як Ляшвіч, ня мала. Пацярпеў і калгаснік І. Плевако з калгаса імя Варашылава, Абчэцкага сельсовета (Менскі раён). У чэрвені мінулага года праўленне калгаса паслала яму ў чырвонаармейскім лагеры 30 р. грошай. Ён іх не атрымаў і дагэтуль. Падаў заяву ў Абчэцкае агенцтва і там нават не паклапаціліся паслаць адказ. Бяздушныя бюракраты з пошты да скарг прывыклі: Плевака не першы і не апошні.

сылку, спарэйце ў газету. Аднак ён і дагэтуль не можа атрымаць грошай.

«Адзін раз мне давялося мець справу з Дзяржынскай поштай, аднак ніяк не магу забыць я», — піша Н. Мялешка (Менск). Адаслаў Мялешка ў Маскву сваіму брату аблігацыі на 295 р. Да месца яны не дайшлі, дзеці загінугі. Калі паўгода пісаў ён Дзяржынскай пошце, сам наязджаў, а пошта давала адзін і той-жа адказ. «Мы адправілі, будзем шукаць, бо мы вам нічым дапамагчы не можам».

«Мяне гэта зусім не здавальняе, — заяўляе т. Мялешка: — нехта-ж павінен за гэта адказваць».

Абідныя факты нячужых адносін да жывога чалавека прыводзіць у сваім лісьме т. Пётр Мікуловіч (Магілёў).

Ён знаходзіцца ў Чырвонай арміі, а жонка засталася ў вёсцы Білічына - Слабада, Барысаўскага раёна. Гэты выпадак скарыстаў лісьманосец Фёдар Мікуловіч для

ны выгоды папштавіка, колькі адносіны да гэтага Барысаўскага раённага аддзела сувязі і прэкуратуры. Абодва пасылаюць прадстаўнікоў для правэркі скаргі чырвонаармейца; прадстаўнікі прыязджалі на месца, верылі на слова пісьманосцу і спайнона паветамілі ў раён, што «усё ў парадку, пісьма дастаўліюцца акуратна». Яны не паклапаціліся дакладна, да канца правэркі заяву пацярпеўшага...

Аб бюракрытызме, аб затрыманні пісем і пераводаў, ва ўстановах сувязі аб залежах карэспандэнцыі на прычце пішучь таўсама гг. Я. Савіч (Даманавіцкі сельсовет, Чэрвеньскага раёна), С. Пеўзнер (Абчэцкі сельсовет, Крупскага раёна), А. Падобед (Каменалюцкі сельсовет, Шклоўскага раёна).

Апарат сувязі павінен працаваць безданорна, з дакладнасцю гадзіннага механізма. Толькі так можа стаць пытанне. Усялякія праявы бюракрытызма, нячужых адносін да патрэб працоўных тут абсалютна нецярпімы.

Старшыня калгаса быў выбран кулак Назар Гнедчык, які сваімі дзеяннямі наўмысла імянуўся разбурыць гаспадарку. Ён разабарваў калгасную маёмасць, распрываў збожжа і т. д.

САКРАТАРУ СТАРАДАРОЖСКАГА РК КП(б)Б тав. РЫКОВУ

КАЛГАС, ЯКОМУ ПАТРЭБНА ДАПАМОГА (ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

У калгасе імя Сталіна, Нова-Дарожскага с-совета (Старадарожскі раён) вясной мінулага года было пабіта градам 110 гектараў жыта. Калі старшыня калгаса звярнуўся ў МТС за дапамогай, а таўсама з просьбай аб скідцы пры апраце за работу, дырэктар МТС замест таго, каб парамі, што зрабіць у такім выпадку, адказаў: «Вам скідкі не будзе».

Ужо больш паўгода, як акт аб гэтым паслан у Наркамзём. А рэзультатаў ніякіх.

Каб не сарваць асенняй сяўбы, калгас абмянуў тысячу пудоў апрацы на жыта. На аплату трактарыстам за работу не хапіла 180 пудоў жыта.

Раённае кіраўніцтва амаль зусім не дапамагае калгасу. Былы сапрапар РК КП(б)Б тав. Шацкінак за паўтара года адзін раз быў у нашым калгасе, і то прыехаў, паважнуўся і ўехаў.

ГАРЗЛАУ.

А. Е. БАСКІН

СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫЯ БССР да УСЕБЕЛАРУСКАГА З'ЕЗДА СОВЕТАУ

На XVII з'ездзе партыі таварыш Сталін, падкрэсліўшы значэнне таваразвароту, заявіў «Каб эканамічнае жыццё краіны магло забыць ключом, а прамысловасць і сельская гаспадарка мелі стымуць для далейшага росту сваёй прадукцыі, трэба мець яшчэ адну ўмову, а іменна — разгорнуты таваразварот паміж гарадамі і вёскай, паміж раёнамі і абласцямі краіны, паміж рознымі галінамі народнай гаспадаркі. Неабходна, каб краіна была пакрыта багатай сеткай гандлёвых баз, магазінаў, крам; неабходна, каб па калгасных гатых баз, магазінаў, крам безупынна цыркулявалі тавары ад месца вытворчасці да спажывца».

Гэта гістарычнае ўказанне таварыша Сталіна з'явілася практычнай канкрэтнай праграмай дзейнасці для ўсіх вясняў спажывецкай сістэмы Беларусі.

Уаросшыя запросы калгасаў, калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў паставілі перад спажывецкай кааперацыйнай задачай перабудовы гандлёвай работы ў напрамку максімальнага задавальнення спажываючых таварам шырокага спажывання, лепшай якасці, асартыменту і арганізаванай культурнага саветага гандлю:

У 1934 годзе арганізавана 65 раймагаў у раённых цэнтрах, на абсталяванне якіх затрачана звыш 500 тыс. рублёў. Пераабыслана і пабудавана новых 10 райкультмагасінаў. Закалічавецца будаўніцтва 4 калгасных універмагаў у Бабруйску, Полацку, Рэчыцы і Барысаве.

Аслабаны ў сельню ад многіх тавараў, якімі ім не пад сілу было гандляваць, мы гэтым самым умцавалі ўвагу сельню да гандля такімі таварамі, якія задавальняюць вытворчыя запросы калгаснікаў і патрэбны кожнаму дзень (соль, газ,



дзётаць, запалкі і іншыя дробныя гаспадарчы інвентар).

Усялякум зразумела тая вялікая не толькі гаспадарчая, але і палітычная роля, якую набываюць зразумельна ў справе развіцця таваразвароту і культурнага саветага гандлю ў вёсцы. Сельню павінны быць палітыцы на палітычную вышынню. Работа ў сельню павінна лічыцца такоў-жа ганаровай, як работа ў праўдзін калгасаў, у сельсоветах (Калаловіч). Палітызацыю работу сельню, надмаючы сельню на палітычную вышынню, гэтым самым перабудоўваючы гандлёвую работу на сям'і аднаасобніцкіх і павышанымі патрабаваннямі калгаснікаў, спажывецкай кааперацыі забяспечыла рост таваразвароту па сям'і ў 1934 годзе на 14,6 проц. — з 287 мільёнаў у 1933 годзе да 329 мільёнаў у гэтым годзе. У 1934 годзе сельню ўпершыню дабіліся стопрэцэнтнага выканання плана таваразвароту.

У 1934 годзе адкрыты спецыялізаваны ўзорыны фруктовы магазін у Менску, у бліжэйшыя дні будзе адкрыты спецыялізаваны магазін універмаг, гандлярна-парфюмерны магазін, універмаг культатавараў і

т. д. Павялічана сетка спецыялізаваных харчовых і промтаварных магазінаў.

Менскі горспажыўсаюз, парабколы Гонелла, Магілёва, Віцебска, Бабруйска, Барысаве ў гэтым годзе значна палепшылі станавіцца гандлёвай сеткі. Праведзеным мерапрыемствамі па пашырэнню і палітызацыю гандлёвай сеткі забяспечылі выкананне дагавора плана таваразвароту і па гарадах.

Побач з дасягнутымі поспехамі, у галіне разгорвання таваразвароту, яшчэ маюць месца факты механічнага размеркавання тавараў, ігнаравання попыту спажывца, факты слабай бярэчыбы за якасць тавараў, за пашырэнне асартыменту і недастатковая работа па вышукванню новых тавараў за лік масцоўных рэсурсаў.

Сельню, як важнейшае звяно, яшчэ не растаўлена ў цэнтры увагі асобных райспажыўсаюзаў. Замест канкрэтнага, аператыўнага кіраўніцтва работай сельню і дапамогі ім у арганізаваным абслугоўванні пайшчыкаў, некаторыя кіраўнікі райспажыўсаюзаў праўдзюць годзе адміністрацыйнае камандуюць (Асеев, Ушачы, Шклоў).

Не менш важнай адказнай задачай гаспадарча-палітычнай задачай, стаяўшай у 1934 годзе перад спажывецкай кааперацыяй, з'явілася арганізаваная хлебазакупка.

Калі на працягу ўсяго 1933 года кааперацыя закупіла ўсяго 18 проц. чагавога плана, то за перыяд чатырох месяцаў, 1934 года хлеба закуплена ва многа раз больш, чым у 1933 годзе.

Практыка работы па хлебазакупках паказала, наколькі выраста палітычная актыўнасць калгаснікаў, іх зацікаўленасць у арганізаванай гаспадарчым умцаванні калгасаў.

Калгасы, калгаснікі свае лішніе хлеба прадавалі выключна дзяржаве, атрымаўшы за прадааны хлеб лепшыя тавары на суму 24 мільёнаў руб. Калгасы абгаціліся аўтамашынамі, сельгасмашынамі і іншымі гаспадарчымі таварамі. На 1 студзеня 1935 года калгасам прадама 205 аўтамашын, на 350 тыс. рублёў сельгасгаспадарчых машын, 1.500 вельяшпелюў і інш. тавараў.

Асноўнай задачай спажывецкай кааперацыі па даным перыядзе з'яўляецца безадкладная вывазка закупленага хлеба з глыбінных пунктаў і ачага яго на склады Загэцзярню, поўнае атэараванне квітанцый, выданых хлебапрадаўцам.

Па прапанове таварыша Сталіна дэставаўшым пленум ЦК ВКП(б) прыняў гістарычнае рашэнне аб адмене картачнай сістэмы на хлеб і некаторыя іншыя прадукты.

Якія задачы стаялі перад спажывецкай сістэмай у галіне практычнага ажыццяўлення рашэнняў дэставаўскага пленума ЦК ВКП(б)?

Першая і асноўная — гэта падрыхтоўка вытворчай базы хлебапачына, асабліва на сям'і. Ранішнем ЦК КП(б)Б і СНК БССР спажывецкая кааперацыя павінна была пашырыць вытворчую базу хлебапачына на 62 тоны ў гарадах і 111 тон у раёнах. Гэта заданне па 1 студзеня 1935 года было перавыканана. На гарадах вытворчая база пашырана на 79 тон, на сям'і — на 119 тон.

Спажывецкая сістэма павінна была пераабысліваць 314 існуючых магазінаў і адкрыць дадаткова 162. На 1 студзеня гэтага года фактычна падрыхтаваны 482 гандлёвыя пункты, з якіх дадаткова адкрыта 212.

Своечасова падрыхтоўка гандлёвай сеткі дала магчымасць лепш абслужыць пасельніцтва. Хлеб прадаваўся больш культурнымі метадам, у асноўным былі ліквідаваны чаргі, прадаўцы больш уважліва адносіліся да спажывца.

Задача зразумелая ў тым, каб на вопыце арганізацыі хлебапачынаў сям'і ўпарадкаваць і прывесці ў культурны стан усю без выключэння гандлёвую сетку, амагацца за далейшае палітызацыю санітарнага станавіцца кожнага магазіна, крам, лавра і палаткі, заправільваю арганізаваную вытворчасці хлебапачына, за якасць хлеба і пашырэнне яго абартыменту.

Рост вытворчасці сельскай гаспадаркі, павелічэнне таварнай прадукцыі калгасаў патрабавалі ад спажывецкай кааперацыі максімальна разгарнуць загатоўкі сельгаспрадуктаў для далейшага палітызацыю работчага спажывання і забяспечэння сыравінай пашай прамысловасці.

У 1934 годзе спажывецкая сістэма паспяхова справілася з выкананнем асноўных загатоўчых планаў. План загатоўкі і адкрыцця бульбы і гародніны Ленінграду і іншым пралетарскім цэнтрам быў выканан дагэтуль. Поўнасцю выканан і перавыканан план яйказагатавак і ачагы мяса дзяржаве з свінаадкорму.

Спажывецкая сістэма не адсталала і ў выкананні плана сыравіных загатавак (скурсыравіна, пушніна, мехсыравіна і т. д.).

Побач з гэтым, спажывецкая кааперацыя мае прарыву ў выкананні плана загатоўкі шэрсці, перавыкананні поўнасцю рабыні па дэзагатаўках. Наўнасць гэтых прарываў у галіне загатавак з'яўляецца вынікам таго, што па раду райзагатаконтар загатоўчы апарат не праўдзюць большэвількай напорыстасці, не эдаў забяспечыць поўнае выкананне ўсіх загатоўчых планаў, ацверджаных урадам для спажывецкай сістэмы.

Выдзеленым прарывам па загатоўчым асобных відаў сыравіны стаяць перад загатоўчым апаратам спажывецкай сістэмы задачы — своечасова падрыхтавацца ў 1935 годзе да ўручэння абавязаль-

стваў, заключэння кантрактаў з таварышамі, правядзенне мерапрыемстваў па палітызацыю матэрыяльна-тэхнічнай базы (заготункі, склады) і арганізаванай безадкладнага правэранага загатоўчага апарата. Ад таго, наколькі кантрактызацыю своечасова падрыхтоўць і правядуць гэтыя мерапрыемствы залежыць поспех загатавак, якія павінны працесці кааперацыя ў 1935 годзе.

Спажывецкая сістэма ўступіла ў 1934 год з буйнейшым прарывам у галіне арганізацыі фінансавай гаспадаркі. 1933 год быў закончан са значнымі сгратамі, перавыдаткамі, перасратамі. Толькі перавыдаткі па выдатках звароту складалі 6 мільёнаў рублёў.

Вядучы рашучую барацьбу з недасціпнаванасцю і расхлябанасцю ў фінансавай галіне, мабілізуючы шырокі масы пайшчыкаў, нам удалося ў 1934 годзе дабіцца некартых зрухаў у палітызацыю фінансавай гаспадаркі па сістэме ў цэлым. Зменшыліся выдаткі звароту і сістэма ў гэтым годзе выходзіць амаль без перавыдаткаў. Далейшае умцаванне фінансавай гаспадаркі з'яўляецца актуальнай задачай кожнага кіраўніка і работніка спажывецкай сістэмы.

1935 год павінен быць адначасна поўнай ліквідацыяй растрат і раскравасці, арганізацыя-гаспадарчым умцаваннем сельню, рэнтабельнасцю работы кожнага звяна — РСС, ЦРК, СРК, сельню, магазінаў і баз.

Недабор паўў ў 1934 годзе (план паснакалення выканан на 86,5 проц.) з'яўляецца вынікам недастатковай масавай работы, правядзенай кааперацыйнымі арганізацыямі, асабліва на сям'і. Гэта павінна быць улічана, кіраўнікі кааперацыйных арганізацый абавязаны забяспечыць у 1935 годзе поўнае выкананне плана паснакалення.

У 1934 годзе ўпершыню ўступіла ў строй механізаваная фабрыца кухня ў т. Менску з вытворчай магутнасцю ў 66.000 блод у дзень. У гэтым жа годзе рэканструяван завод «Чырвоны хімік», вытворчая праграма якая складала каля трох мільёнаў рублёў. Пабудован новы завод па вырабодцы кавы. Пабудован новы малочны завод у Віцебску. Толькі па гэтых трох аб'ектах затрачана звыш з млн. руб. Па ўсім сістэме капіталаўкладання ў гандлёвую сетку, матэрыяльна-тэхнічную базу, вытворчую базу хлебапачына складаюць каля 10 млн. руб. Дасягнуты ў 1934 годзе спажывецкай кааперацыі поспехі не павінны выклікаць ні малейшага самасупакаення. Партыя і Урад даюць спажывецкай кааперацыі ўсе магчымасці для яшчэ лепшай работы. Мы не можам далей царнець тых буйных недахопаў, якія ёсць у рабоце спажывецкай сістэмы. Рэзервы і магчымасці для палітызацыю работы кааперацыі велізарны.

Неабходна на кожным участку работы ўзмацніць большэвількую пільнасць, даючы рашучы адпор контррэвалюцыйным вылазкам класовага ворага, зладэям, жулікам, растратчыкам, якія сваімі дзеяннямі імкнучца затармазіць паспяховае будаўніцтва сацыялізма ў нашай краіне.

Велізарная армія гандлёва-загатоўчых работнікаў спажывецкай сістэмы Беларусі павінна апраўдаць давер партыі ў справе арганізацыі максімальнага разгорвання таваразвароту без бюракрытызма, без чаргі на аснове вывучэння рынку і яго запатрабаваннаў.

Уступваючы ў 1935 год — трэці год другой пяцігодні пабудовы бласкавага сацыялістычнага прамадзства, спажывецкая кааперацыя БССР пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) па чале з таварышам Сталіным пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б па чале з тав. Нікола паспяхова закончыла 1934 год і забяспечыць поўнае выкананне планаў 1935 года, а гэтым самым забяспечыць яшчэ большым перамогі ў справе пабудовы сацыялізма ў нашай краіне.

МЕНСКУ ПАТРЭБНА ВЕТЭРЫНАРНАЯ ЛЯЧЭБНИЦА

У Менску за многіх гаспадарчых арганізацыях ёсць коні. Але ўтрымліваюцца яны і эксплуатаюцца самым агідым чынам. За апошні час, напрыклад, зарэгістраваны аборты конематак на фабрыцы «Комунарка», на заводзе «Чырвоная зорка» і інш. Коні перагружаюцца, парушаюцца трафік эксплуатацыі коней, не захоўваюцца дні адпачынку і т. д. Нядаўна ў Белгандлі за дзень загнула двое коней ад колік.

Ветэрынарнае абслугоўванне гарадскіх коней неадвальна пачае, бо Менск не мае сваёй ветэрынарнай лячэбніцы, ветэрынарнага персаналу. Абслугоўванне гарадской жывёлы праводзіцца раённай ветэрынарнай лячэбніцай, якая вельмі перагружана.

Зоаагнічны персанал, які абслугоўвае горад і калгасы раёна на коней вельмі рэдка зварачае ўзросту. Зоаагнік, прыбыўшы ў калгас ці на прадпрыемства, зазірае на ферму, а на стайню ніколі.

— Коні мяне не датычаць... — вось звычайны адказ.

Прыведзены факты сведчаць аб тым, што менскі горсовет яшчэ мала аддае ўвагі гэтай важнейшай галіне гаспадаркі.

Нова-выбраны горсовет павінен дабіцца пачаткова ў Менску ветэрынарнай лячэбніцы і арганізаваць, на прыкладу іншых гарадоў, гарадскую ветэрынарную інспектуру. Пры горсовеце неабходна арганізаваць спецыяльную службу па ахове жывёлы.

Ветурач КАЛНІН.

ЛЕНА ЯЦКЕВІЧ — ЛЕПШЫ ВАРАШЫЛАУСКІ СТРАЛОК

Гэтымі днямі закончылася агульнагарадская спаборніцтва ўзросту парашылаўскіх стралкоў Менска. У спаборніцтвах прымаў удзел 105 вучняў менскіх школ.

Першае месца заняла каманда першай пюнай сярэдняй школы. Другое — каманда 42-й школы. У іншых вядучых спаборніцтвах пераможца заваяваў піонер 3-й пюнай сярэдняй школы **Лёна Яцкевіч**, другое — вучань 1-й школы **Галечыч**.

У наступны студзені такія ж спаборніцтвы адбудуцца ў Віцебску, Гомелі, Полацку і Барысаве. (БЕЛТА).

ЗА НЯДБАЙНАЕ ХАВАННЕ ПАШПАРТА ШТРАФ

Органамі рабоча-сялянскай міліцыі за нядбайнае хаванне пашпартаў на падставе пастановаў ЦВК і СНК Саюза ССР ад 27 снежня

ЯШЧЭ РАЗ АБ ЗАСМЕЧАНАСЦІ КААПЕРАЦЫЙНЫХ РАДОЎ

Ад большэвіцкай пастановак пра работу кааперацыі на вёсцы ў значнай ступені залежыць поспех прывітання цэлага раду сельскагаспадарчых кампаній. Між тым многія кіраўнікі раённых арганізацый **зусім не займаюцца падборам кадраў кааперацыі**, ігнаруюць гэты важнейшае мерапрыемства.

Сігналы з месц кажуць аб тым, што растратчыкі, раскравальнікі дзяржаўнай маёмасці прадаўжаюць працаваць у кааперацыйных арганізацыях.

Тав. **Занімаў**, настаўнік міханавіцкай школы, паведамляе, што ў **Кайкаўскім сельпо, Менскага раёна**, павуе сямейнасць. Старшыня сельпо **Руднікаў** падбірае пад сваё прыліка ўсякіх жушэкаў, растратчыкаў, п'яніц. Бліжэй прыцель Руднікава, нейкі Ітман, працаваў загадчыкам цэнтральнай крамы. Пры пераўліку тавараў выявілася вялікая растрата. Каб не пакрыўдзіць прыцеля, Руднікаў аслабілі Ітмана ад работы, не прыцягвае яго да адказнасці. Загадчыкам крамы прызначыў **Жыроўскі**, які ўжо працаваў у гэтай краме і зрабіў растрату.

Для таго, каб унікнуць суду, **Жыроўскі** схавалася. І толькі тады, калі растрата была аднесена на рахунак сельпо, **Жыроўскі** пры дапамозе Руднікава пазначыўся загадчыкам крамы.

У міханавіцкім ларку гэтага сельпо працуе прадаўшчыком нейкі Позняк, які за кароткі час растратіў 1.300 руб. Позняк, як і Ітман, да адказнасці не прыцягнут.

Агіды здзек над спажывцом — так можна характарызаваць работу Росіцкага сельпо, **Дрысенскага раёна**. Загадчыца крамы **Гільчонак**, у мінулым гандлярка, мела сваю ўласную воўначоску. Гільчонак, пралезшы ў краму, сістэматычна аважае спажывцоў, педдае здачы. 10 снежня быў факт, калі яна двум рабочым пры вызачы пайка нададала аднаго кіло, другому поўнаго муні, а ў трэцяга ўмушчалася перабраць 2 руб.

Загадчыцай сельсавецкай стала-

Старшыня сельпо **Бобрынаў**, сын памешчыка, бярэ ад работнікаў крам хабары, п'янствуе з імі і займаецца злоўжываннямі.

Калі Бобрынаву трэба было купіць карову, то ён заплаціў не столькі грашыма, колькі таварамі хлебнага фонду. Бобрынаў таксама забраў у сваю карысць кабана, які быў перададзены прапрымаў яго тры дні і пасля прадаў сталавай па 10 руб. кіло.

Тавары хлебнага фонду ў **Бацэвіцкім сельпо, Клімавіцкага раёна**, разбазарваюцца. Рахункаводам у краме працуе **Бяспалы Павел** — кулак, прадаўшчыком **Ільчэнка** — былы заможнік. Старшыня сельпо **Надзірозавы** і старшыня сельсовета **Міхеева** падлілі пад ушыў гэтых кулацкіх элементаў. Старшыня сельсовета ўзяў сабе з тавараў хлебнага фонду веласіпед і за гэта вызваліў **Ільчэнка** ад аднаразовага падатку.

Аб дрэннай рабоце глыбачанскага сельпо, **Ушацкага раёна**, паведамляюць у рэдакцыю т.т. **Сцяпаніаў, Прэнікі і Пралескі**. Калі ў старшыні сельпо т. **Дудзінікі** запытаць, чаму ў крамах няма тавараў, ён заўсёды адказвае:

— Узяў-бы сам і завёз, чаго ты мне галаву дурыш.

Сельпо катэгарычна адмовілася завезці абутак для школьнікаў. Амаль ніколі не адпускаюць газы для вятэрніх заняткаў.

Астроўская крама гэтага сельпо штодзень на замку. Прадаўшчык **Мядзведскі** адедываецца ў хаце. Усвіцкая крама таксама на замку. Аб патрэбах пайшчыкаў ніхто не клапаціцца. Сельпо стаць у бакі ад прывітання ўсіх сельскагаспадарчых кампаній.

Трэба прама настаіць пытанне, што ў тым сельпо, дзе няма клопачка, сельпо стаць у бакі ад прывітання ўсіх сельскагаспадарчых кампаній.

І за гэта, за засмечанасць на-



Пад'ём крышкі ў аўтаклава ў прапарачным аддзяленні на Аршэнскім сілікатным заводзе.

3 БЛОК-НОТА НАТУРАЛІСТА СУНІЧНЫ ТАМАТ

Сунічны тамат — расліна з галіністым спелючымся ца зямлі сцяблом да 1 метра даўжынёй — належыць да адной сям'і з звычайнымі таматамі, але да другога году — **фізілісаў**. Некаторыя віды фізілісаў (напрыклад, мексіканскі тамат) добра растуць у БССР і даюць значны ўраджай. Пасяянні ў якасці воўпты ў калгасе **імя Дзержынскага** (Малая Сляпянка) сунічны тамат вырастае вельмі добра і даў значны ўраджай ўсім спелых ягад. Падальшо велічыняй з чарошню светла-жоўтага колеру, заключаны ў прыродную абвёртку. Яны прыемныя, місдасалодкія па смаку, а спецыфічнымі пахам. З гэтых ягад атрымліваецца **добрае варэнне, навіда і віно**.

З пасяняй плошчы ў 100 кв. метраў быў сабран ураджай сунічнага тамату каля 120 кгт, або ў пераліку па 1 га — 42 тон.

Прыродная абвёртка цалкам закрывае ягаду ад шкоднай і мікробаў, і сунічны тамат захоўваецца без псавання да 2-3 месяцаў, што вельмі важна для яго поўнацэлага выкарыстання.

Частка пладоў ураджая мінула года інстытутам харчовай прамысловасці выкарыстоўваецца для атрымання розных пладовых прадуктаў: варэння, кампотаў, джэмаў, а частка для пробата доследу па вырабу новага гатунку «сунічнага» віна і соку.

Сунічны тамат мае калі 6 проц. цукру, вельмі прыемную кіслотнасць. Усё гэта прымушае ззіраць увагу на гэту расліну пачуццёва клімата для развіцця яе ў БССР.

Ст. навуковы работнік НДІ харчовай прамысловасці **А. С. ВЕЧАР**.

КАНФЕРЭНЦЫЯ БЫЛЫХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛ

НА КАНФЕРЭНЦЫІ ГІСТОРЫКАУ БССР

Дзве навуковыя ўстановы БССР канцэнтруюць у сабе ўсю навукова-гістарычную работу. Гэта **інстытут гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б** і **інстытут гісторыі Акадэміі Навук**.

Інстытут гісторыі партыі займаецца амаль выключна праблемамі гісторыі Окцябра на Беларусі, гісторыі КП(б)Б і савецкай улады. Адначасова інстытут гісторыі партыі таксама вывучае пытанні рэвалюцыі 1905 года і асобныя моманты з пераходнага перыяда на Беларусі.

Інстытут гісторыі Акадэміі Навук вядзе работу не толькі па вывучэнню гісторыі Беларусі ў галы рэвалюцыі і перад рэвалюцыяй, але таксама канцэнтруе сваю ўвагу на вывучэнні даславага грамадства, вывучэнні сярэднявечча, феадальнай эпохі і інш. пытаннях.

Аб работах, праведзеных гэтымі інстытутамі, дакладваў 9 снежня на канферэнцыі гісторыкаў БССР акадэмік **Шчарбакоў**.

«Асноўная работа нашых гісторыкаў канцэнтруецца вакол падрыхтоўкі падручніка па гісторыі Беларусі. Мы правалі толькі першапачковую работу ў гэтай галіне. Інстытутам гісторыі Акадэміі Навук выдана першая частка нарыса па гісторыі Беларусі. Але гэты нарыс яшчэ поўнаасці не можа задавоўліць патрабаванняў, якія ставяцца перад гістарычным падручнікам для нашых школ і вышэйшых навучальных устаноў. Галоўны недахоп гэтай кніжкі — гэта адсутнасць хроналогіі, недастатковая насычанасць адпаведным матэрыялам, як гэтага патрабуе ад нас майская пастанова ЦК ВКП(б) і СНК СССР».

— Мы падрыхтавалі, — гаворыць тав. Шчарбакоў і першы том хроналогіі па гісторыі Беларусі. Сабрана вялікая колькасць каштоўных дакументаў, якія даюць нам магчымасць па канкрэтных гістарычных фактах складаць патрэбны нам падручнік па гісторыі. Нам удалося знайсці рад матэрыялаў, якія ад нас утойвалі нацыянал-дэмакратычныя гісторыкі. Мы знайшлі каштоўныя матэрыялы па гісторыі **Крыжачэскага паўстання і паўстання 1801 г. у Слоніміскім павеце**, якія вельмі характэрна малюць асяляніцкі рух на Беларусі ў тых часах.

Мы звярнулі вялікую ўвагу на барацьбу з усімі варожымі плынямі (вядкадзяржаўнікі, нацыянал-дэмакраты, трапцсты, апаўчэўцы і інш.), якімі была засмечана наша гісторыя. Тут вялікую ролю адыграе першы том дакументаў пад назвай «Кля-

свая барацьба на Беларусі».

Вялікі калектыў гісторыкаў-марксістаў зараз працуе над складаннем кароткай гісторыі КП(б)Б. Гэта з'яўляецца найгай баявой задачай. Адначасова з гэтай задачай праца па складанню поўнай гісторыі КП(б)Б. Другі калектыў гісторыкаў пад кіраўніцтвам акадэміка **Матулайска** прыступіў да напісання гісторыі Літвы.

Акадэмік **Шчарбакоў** у сваім дакладзе падрабязна спыніўся на выкладанні гісторыі ў нашых вышэйшых навучальных установах і ў школах.

Нашы вышэйшыя навучальныя ўстановы не забяспечаны дастатковай колькасцю кваліфікаваных педагогаў-гісторыкаў. Калі з асістэнтамі і дацэнтамі справа абстаіць больш-менш здавальняюча, то зусім дрэннай справа з прафесарамі.

Няма таксама належнага абсталявання і падобнага ілюстрацыйнага матэрыялу па гісторыі.

Безумоўна, Наркомасветы вінават у тым, што ў школах не выкладаецца гісторыя Беларусі, што гэта тема не ўключана ў праграму науроў СССР. Гэты недахоп у значнай меры таксама тлумачыцца тым, што мы яшчэ не склалі патрэбнага падручніка, але пры палёжнай ініцыятыве з боку Наркомасветы і яго метадычнага сектара безумоўна можна было шмат зрабіць для таго, каб выкладаць і гэту дысцыпліну.

**

9 снежня зранку на канферэнцыі адбываліся спрэчкі па дакладу прэзідэнта Беларускай Акадэміі Навук тав. **Горына** аб станаўшчы гістарычнай навуцы і гістарычнай асветы ў капіталістычных краінах. У спрэчках выступілі акадэмік **Вальфон**, дацэнт **Карнажыцкі, Кормін, Лейбоўіч, Снопацкі і Шнільгэр**. Гэтыя таварышы прыводзілі ў сваіх выступленнях багата фактычнага матэрыялу аб фашысцкай гістарычнай навуцы ў **Латвіі, Літве, Польшчы, Германіі** і іншых краінах.

Пасля спрэчак з заключным словам выступіў тав. **Горын**.

Увечары з дакладамі аб практыцы выкладання гісторыі ў школах выступілі выкладчык **Мазілеўскага педэхнікума тав. Нантрагоўскі** і **гомельскай школы тав. Фееберг**.

У ІНСТЫТУТАХ АКАДЭМІІ НАВУК

У інстытуце філасофіі

Інстытут філасофіі Беларускай Акадэміі Навук за 1934 год выпусціў і падрыхтаваў да друку 7-8 навуковых работ. На фабрыках, заводах, у раёнх лячэбных звыш 10 дакладаў па пытаннях марксіска-ленінскай філасофіі.

Сярод вышэйшых работ найбольшую цікавасць прадстаўляе кніга акад. **Вальфона** «Ідэалогія запіваючага каацілізма». Знаходзіцца ў друку работа акад. **Вальфона** і навуковага работніка **Ільшынца** «Аб пралетарскім інтэрнацыяналізме ў нацыянальна-каліянальным імстанці». Падрыхтавана да друку кніга **Кірушына і Г. Левіна** «Ідэалогія беларускага контррэвалюцыйнага нацыянал-дэмакратызма» і работа **Кіраўчуска** «Супроць навіейшых мадэраў сацыял-фашызма ў пытанні аб уладзе».

ЗДАРЭННІ

© **Ветэрынарны доктар — аферыстка**. Ветэрынарнае кіраўніцтва Наркамзема БССР накіравала ў Чырвонаслабодскі раён на пасадку ветэрынарнага доктара **Шышкаву Галіну Іванаўну**.

Аказалася, што ў сапраўднасці **Шыкава** ніякіх адносін да ветэрынарыі не мае і з'яўляецца лугкай аферысткай.

Пры вобшыку ў не былі выяўлены падобленыя дакументы — пасведчанне, выдадзена **Базалскім зсвятінстытутам** у 1932 г., пашпарт 4-га аддзялення міліцыі **Ташкента** і метрычная выписка на імя **Шыкавай**.

Аферыстка затрымана чырвонаслабодскай міліцыяй.

ПАПРАЎКА БелТА

У інфармацыі «Правды» з Парыжа аб антыфашысцкіх выступленнях (змешчана ў «Звяздзе» 9-га студзеня) дапушчана памылка: замест «у Парыжы адбылася магутная фашысцкая контрліманстрацыя» трэба чытаць: «У Парыжы адбылася магутная антыфашысцкая контрліманстрацыя».

На вынаватых у дапушчэнні памылкі наложана спажыванне.

(БЕЛТА).

Нам. адк. рэдактар **А. ДЖЭЛЮК**.

ЗАКЛЮЧНЫ БАЛАНС БЕЛАПТЭКАКІРАЎНІЦТВА на 1-1 1934 г.

і параўнанне яго з бухгалтарскімі данымі на 1-1 1933 года.

Судна СССР ад 27 снежня 1934 г. аштрафаваны на 100 руб. кожны і выданы часова пасведчанні наступным грамадзянам: Алісмічу Ф. Г. Бугаёву В. С., Будлаю А. П., Бейлінай Е. С., Грынкевічу С. І., Драгуну П. К., Даміенскавай А. А., Кандрацічы П. І., Калупсінчу С. А., Казючыч А. А., Левінай Р. А., Паўлючычу А. Х., Садкоўскаму Н. М., Сьвердлінскай Е. Ш., Табьман П. Я., Ныкіцінай Р. Н., Яўгэўскай Х. Д.

За непаладу залу органам рабоча-сялянскай міліцыі аб згубе лаштары аштрафаваны на 50 руб. кожны: Лісакіч А. П., Санчэнка Е. І., Язев П. А.

Загадчыні сельсавецінаў і сельскай працы Жук, у свой час выказаная за межы БССР. Калі настаўнік Касцяк адзі раз не паабядаў, дык яму потым адмовілі даць пачэру.

— Паежце спачатку ваш абед, а потым атрымаеце вачэру.

Калі-ж настаўнік адмовіўся выканаць такую бягучую прапанову, яго проста выгналі з сталавай.

У 1934 г. за зямельнасці пашных кааперацыйных арганізацый, у прыватнасці сельско, у першую чаргу пласуць адказнасці старшын сельсаветаў, парторгі і раённыя кіруючыя работнікі.

Класава-варожы элемент—работнік у сельско сведка прытульлення класавай пільнасці з боку асобных кіраўнікоў, сведка безадказных адносін да падбору кааперацыйных кадраў.

ВЫХАВАНЦА ДЗІЦЬНЫХ ДАМОУ

На ініцыятыву бабруйскага дзіцячага дома № 4 Наркамат асветы БССР склікае у Бабруйску гэтымі днямі канферэнцыю работнікаў і былых выхаванцаў дзіцячых дамоў. У рабоце канферэнцыі прымуць удзел прадстаўнікі дзіцячых дамоў 13 гарадоў і раёнаў. На канферэнцыі акрамя пытанняў аб рабоце дзіцячых дамоў будуць заслуханы даклады ўдарицкага завода і вучобы — былых выхаванцаў дзіцячых дамоў.

А К Т Ы :

НАЗВА АРТЫКУЛАУ:	На 1-1 1933 г.	На 1-1 1934 г.
I. Асноўныя сродкі вытворчага значэння:		
1) Асноўныя сродкі дзейнічаючыя	1185003—51	1497411—44
2) Асноўныя сродкі нядзейнічаючыя	214938—33	169940—65
Усяго па I-му разд.	1399942—44	1667352—09
II. Сродкі ў звароце:		
1) Вытворчыя запасы на складах і ў пуці	450664—47	623243—88
2) Няскончаная вытворчасць і паўфабрык	1107—36	1613—34
3) Тавары на складах і ў пуці	4905436—88	5571347—21
4) Тавары адгружаныя	309763—31	382222—12
5) Матэрыялы, выдзеленыя для рэалізацыі	—	64144—47
6) Грашовыя сродкі	821483—18	487535—65
7) Дэбіторы	390582—82	374982—11
8) Ніяўныя даўгі	75619—66	84348—64
9) Выдаткі будучага справядачы перыяда	47700—72	197883—46
Усяго па II-му разд.	7011358—40	7787330—88
III. Адцягненыя сродкі:		
1) НКФ па адлічэннях ад прыбыткаў	214685—44	229218—09
2) Уклады ў Белкомунбанк па ФУБР'у	107700—	184700—
3) Каштоўныя паперы	3845—56	3608—68
Усяго па III-му разд.	326231—	417526—77
БАЛАНС	8737531—84	9872199—74

П А С Т І :

НАЗВА АРТЫКУЛАУ:	На 1-1 1933 г.	На 1-1 1934 г.
I. Фонды:		
1) Статутны фонд	4115209—34	5660429—72
2) Амартызацыйны фонд	259576—33	335058—49
3) Ф у б р	123625—96	291388—55
4) Фонд назапашвання астаўленых у прадр.	—	7299—48
Усяго па I-му разд.	4498411—63	6294126—24
II. Мэставыя рэзервы:		
1) Рэзерв па няўзых даўгах	74079—07	52150—64
2) Рэзерв прадстаўчых выдаткаў	6574—66	5971—43
3) Рэзерв розніц паміж сабекоштам і адпуск. цэнамі	—	4276—91
Усяго па 2-му разд.	80653—73	62398—98
III. Рэгулюючыя артыкулы:		
1) Розніца паміж разлік. цэнамі і сабекоштам:	—	40643—23
а) На астачу тавараў	—	30283—98
б) На тавары адгружаныя	—	—
2) Накладанне на тавары ў раздроб. апт. прадр.	838359—66	1014890—40
Усяго па III-му разд.	838359—66	1085817—61
IV. Прыцягнутыя рэсурсы:		
1) Белкамунбанк па доўгатэрмін. пазыках	45212—33	22918—16
2) Дзяржбанк па планавых пазыках	83900—	—
3) Дзяржбанк па непланавых пазыках	5000—	65000—
4) Дзяржбанк па пазыках на сумы ў пуці	56000—	46988—
5) Крэдыторы	695214—79	677954—91
6) Рабочыя і служачыя	92021—80	76796—22
Усяго па IV-му разд.	977348—92	889657—29
V. Сальдо назапашвання і страт:		
1) Назапашненні за справядачны год	2342757—90	1540199—62
БАЛАНС	8737531—84	9872199—74

ЗАГАД
па хлебнаму аб'яднанню Менгорспажыўсаюза ад 8-1—1935 г.

Не глядзячы на неаднаразовыя катэгарычныя забароны адпусціць у адны рукі не больш двух кгр. хлеба, асобныя работнікі магазінаў адпусіваюць у адны рукі больш устаноўленай колькасці, што з'яўляецца грубым парушэннем дырэктывы ўрада аб гандлі хлебам.

Выходзячы з гэтага, **ЗАГАДВАЮ:**

1. За водпуск у адны рукі 4 кгр. халата работніцу магазіна № 4 **КАНЦЛЕР** зняць з работы.
2. Загадчыка магазіна № 4 **М. ВЕНГРЫНА** за дапушчэнне водпуску 4 кгр. хлеба ў адны рукі, за п'яніства ў магазіне, за недахват за 7 дзён 177 руб. грошай—**ЗНЯЦЬ з РАБОТЫ і АДАДАЦЬ Пад СУД.**
3. Папярэдыць усіх загадчыкаў і работнікаў магазінаў, што за парушэнне устаноўленых правіл па продажу хлеба яны будуць прыцягнуты да суровай адказнасці.
4. Прапановаць інструктарам па сетцы т. т. **ГУРВІЧУ** і **ЦИКЛЕ** ўстанавіць пастаянны кантроль за працай магазінаў, не дапускаючы парушэння правіл устаноўленага гандлю хлебам.

Дырэктар хлебнага аб'яднання Менгорспажыўсаюза **НАГАН.**

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
АРГАНІЗУЕ
ДАКЛАД дацэнта ЮРГІЛЕВІЧА
„АБ ПАДРУЧНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ САЛОМЕНІКА І ШЭУЧЫКА“.

Даклад адбудзецца СЕЅНЯ, 10 студзеня ў 7 гадз. веч. у памяшканні канферэнцыйнага ВелАН (Ленінская, 29-35, другі паверх).

Запрашаюцца настаўнікі, студэнты, навуковыя работнікі, прадстаўнікі Наркамасветы і гарАНА.

ЗАГАД
ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫЯТУ АСВЕТЫ БССР 2 студзеня 1935 г. г. Менск.

Заг. магілёўскага раёна т. Слонімскага яўна ігнаруе распараджэнні НККА і сістэматычна зацягвае дачу НККА устаноўленых вестак па народнай асвете і нават пасля напаміну даслала тытульны спіс школ раёна на 1-XI—34 г. няправільна запоўненым (лічыць няправільным, графа „кадраў“ не запоўнена, у раздзе школ не ўказана колькасць класаў і вучняў і спіс не падпісан заг. АНА).

На падставе вышэйпаказанага, **ЗАГАДВАЮ:** Заг. магілёўскага раёна тав. Слонімскага за ігнараванне распараджэнняў НККА, за нядабайны адносіны да справы абвясціць суровую вымову з занясеннем у асабістую справу. Для ўдасканалення даных па Магілёўскаму раёну камандыраваць за рахунак Магілёўскага раёна заг. статыстычнай групы НККА тав. **ШЫМАНІСАГА.**

Дырэктару Менскага дашкольнага тэхнікума т. **Воўн-Левановічу** за няправільную, няпоўную і няасвоечасовую дачу НККА вестак па тэхнікуму, што прывяло да зацятвання складання баланса кадраў па НККА, абвясціць вымову.

Нам. Наркома Асветы БССР **ЛЯШЧЫНСКІ.**

28.1.35 г. навукова-даследчы інстытут школьнай педагогікі склікае навуковую сесію інстытута з удзелам дырэктароў лепшых узорных школ Беларусі. На сесію запрашаюцца 30 дырэктароў узорных школ, практычныя падтэхнікумаў, пед. ВНУ БССР. На пленарных пасяджэннях сесіі будуць абмяркоўвацца наступныя пытанні:

1. Тэорыя і практыка нацэмаў у галіне народнай асветы (праф. Дардан).
2. Да пытання аб метадах параўнальнага выкладання мовы ў сярэдняй школе (т. Бязносін).
3. Метадычная работа школы (дактар ін-та Лозбеня).
4. Выхаваўчая работа на ўроку (праф. Рывец).
5. Псіхалогія навукі чытання ў пачатковай і сярэдняй школе (праф. Рыбінаў).

На сесіі будуць працаваць наступныя секцыі:

1. Секцыя мовы і літаратуры.
2. Секцыя гісторыі і географіі.
3. Секцыя працоўнага навування.
4. Секцыя хіміі і біялогіі.

Сесія працягнецца 3 дні.
Дырэктар ІДІ школьнай педагогікі **ГРЫНЕВІЧ.**

ЛЕНІНГРАДСКІ ПЛОДАГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ, Рыхтуючы аграрнаму плодагародніцтву

вышэйшай кваліфікацыі для плодавых і гароднічных сацыялістычных гаспадарак, з 1 студзеня па 1 лютага праводзіць набор курсантаў на 6-цімесячны падрыхтоўчы курс.

Зьявілі аб залічэнні на курсы прымаюцца ад асоб з асветы не ніжэй 7 класаў. Узрост ад 17 да 35 г.

Усе наступныя павінны трымаць прыёмныя іспыты па рускай мове і літаратуры, матэматыцы, фізіцы, хіміі і грамадазнаўству.

Да заяў аб залічэнні трэба прыклашчы наступныя дакументы (у арыгіналах): аб асвете, аб нараджэнні, аб сацыялістычнай і паходжанні, стале здароўя, засведчаную анкету і 2 фотакарткі.

Залічаныя курсанты падрыхтоўчых курсаў у Інстытут забеспечваюцца стывендыяй і інтэрнатам без пасцельнай бялізны і коўдраў.

Заявы з дакументамі аб залічэнні прымаюцца вучэбнай часткай Інстытута і раёна асабіста або поштай, па адрасу: г. Ленінград, Новае Папероў. Стара-Знаменскі двары, Ленінградскі плодагародны Інстытут.

Прыёмныя іспыты з 25 студзеня па 1 лютага 1935 г.
Пачатак заняткаў з 1 лютага 1935 г. **ДЫРЭКЦЫЯ.**

ПРЫПЯЦКАЯ СПЛАЎКАНТОРА прапануе арганізацыям, якія вядуць звагоўні дроў і будматэрыялаў.

ПРАДСТАВІЦЬ ПЛАНУ СПЛАВУ ў НАВІГАЦЫЮ 1935 г.

з указаннем, па якіх рэчках, каналах і якую колькасць плаваць. Папярэджанам, што ад арганізацыі, не прадстаўіўшых плану сплаву прынята не будзе.

Прыпяцкая сплаўкантара **МАМАЕУ.**

Гукавы кіно-тэатр „Чырвоная Зорка“

кіно-джаз-камедыя **ВЯСЕЛЫЯ РЭБАТЫ** Мастацкі фільм **ЧАРАЕУ**

МЕНСКАЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ ПАТРЭБНЫ СТАРШЫ БУХГАЛТАР, БУХГАЛТАР ТЭХСАКРАТАР

Зварачацца ў **СЛУЖБУ № 110** па галоўбуху электрастанцыі.

Кіно-тэатр „Спартак“

Выдатны фільм **АНІ ТАЙ** кірама ў 6 частак

СТРАТЫ:

Рахунак страт і назапашвання за 1933 г.	НАКАПЛЕННІ:
1. Проценты па доўгатэрмін. пазыках	4644—66
2. Ад стыхійных блот	5749—02
3. „спісаных дэбеторск. запасыч. за спячэн. тэрміна дэўнасці	82139—26
4. „стварэння рэзерва па няўзых даўгах	52150—64
5. Адлічэнні ў рэзерв розніц паміж сабекоштам і адпуск. цэнамі	4276—91
6. у фонд назапаш. астаўлен. у прадпрыемстве	8789—62
7. Розныя выдаткі	92460—75
У С Я Г О	250210—86
8. Назапашненні за 1933 г.	1540199—62
РАЗАМ	1790410—48

1. Ад рэалізацыі	1593330—42
2. Па аперацыях з тарай	13429—46
3. Ад паступлення пагашэнняў па безнадзейн. даўгах	8958—58
4. „спісаных дэбеторск. запасыч.	131527—35
5. „пералічэння нявыкарыстан. рэзерва па няўзых даўгах	16946—54
6. „эксплуатац. дацаможн. прадр.	8623—61
7. Назапашненні мінулых гадоў	12338—25
8. Розныя прыбыткі	5956—32
РАЗАМ	1790410—48

Баланс разгледжан балансавай камісіяй НККАЗ і да друкавання дэзволена.
Нам. кіраўніка Планава-фінансавога кіраўніцтва НККАЗ **ГІТКІН.**